

Дарагія юнакі і дзяўчаты! Сардэчна віншую вас з Днём моладзі.

Кожнае новае маладое пакаленне ўносіць свой уклад у пабудову нашай дзяржавы. Асабліва сучаснага свету заключаецца ў імклівым развіцці тэхналогій і камунікацый, глабальных змяненнях у эканоміцы, адукацыі, грамадскім ладзе. І менавіта моладзь павінна прымаць актыўны ўдзел у рэалізацыі наватарскіх ідэй, прымяняючы ўсё тое, што створана раней.

Кожнае новае маладое пакаленне любіць, гадаваць дзяцей, самааддана працаваць у імя працітанна свайго роднай краіны. Няхай на жыццёвым шляху вам заўсёды спадарожнічаюць удача, вера ва ўласныя сілы і імкненне здзейсніць самыя высокія і запаветныя мары.

Жадаю вам моцнага здароўя, упартасці і натхнення, аптымізму і поспеху ва ўсіх пачыненнях.

Сёння ў нашай краіне створаны ўсе ўмовы для таго, каб дастойна жыць,

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

МАЛАДЫЯ ГРАМАДЗЯНЕ МАЛАДОЙ ДЗЯРЖАВЫ



Фота БЕЛТА

ДЗЯРЖУЗНАГАРОДЫ ЗАСЛУЖАНЫМ ЛЮДЗЯМ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўчора ўручыў дзяржузнагароды заслужаным людзям краіны, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Як адзначыў Прэзідэнт, узнагароджанне лепшых прадстаўнікоў розных прафесій і сфер дзейнасці напярэднядні 3 ліпеня ўжо стала добрай традыцыяй. «Напярэднядні галоўнага дзяржаўнага свята — Дня Рэспублікі — мы ўспамінаем аб мужнасці воінаў-вызваліцеляў, якія выгналі фашысцкіх акупантаў з беларускай зямлі і падарылі свабоду і мір нашаму народу. Аб тых людзях, чыімі рукамі былі

адноўлены разбураныя гарады і вёскі. І ўшаноўваем сёння тых, хто дастойна прадаўжае слаўныя традыцыі вернага служэння Айчыне, яе абароны, умацавання і ўсебаковага развіцця», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Паводле слоў Прэзідэнта, гэта цырымонія ўручэння ўзнагарод павінна нагадаць і аб тым, што ў мірным жыцці ёсць месца не толькі працоўным здзяйсненням, але і правам гераізму. Аляксандр Лукашэнка ўручыў ордэн «За асабістую мужнасць» сямі Ігара Іванчыка, міліцыянера патрульна-паставой службы галоўнага ўпраўлення ўнутраных

спраў Мінскага гарвыканкама, які загінуў пры выкананні службовых абавязкаў, ратуючы та-варыша.

Важнай адметнай рысай гэтага ўрачыстага мерапрыемства стала тое, што сярод узнагароджаных прадстаўлены аічыныя прадпрыемальнікі. Яны ўзначальваюць калектывы прадпрыемстваў, назвы якіх ужо сталі вядомымі беларускімі брэндамі.

Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў поспехі таленавітых вучоных, медыцынскіх работнікаў, лясаводаў, дзяячаў культуры, спартыўных трэнераў, пагранічнікаў.

ЦЫТАТА ДНЯ



Андрэй КАБЯКОЎ, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта:

«Выдзяленне зямельных участкаў — адно з ключавых пытанняў будаўніцтва. Сфера адводу участкаў — адна з найбольш складаных у агульным працэсе будаўніцтва і схільная да празмерных карупцыйных рызык. Неабходна шукаць прычыны гэтых праблем і наводзіць тут парадак. Працэдурны адвод участкаў павінен быць празрыстым і не прычыняць клопатаў інвестарам».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 29.06.2013 г.

Долар ЗША	8790,00
Еўра	11460,00
Рас. руб.	268,50
Укр. грыўня	1077,80

ЗАКОНЫ ІДУЦЬ АД ЖЫЦЦЯ

Выступленне Старшыні Савета Рэспублікі РУБІНАВА А.М. на закрыцці другой сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання

Паважаныя члены Савета Рэспублікі! Паважаныя запрашаныя і журналісты!

Сёння мы завяршаем работу другой сесіі Савета Рэспублікі пятага склікання. Знакавай падзей сесіі стала штогадовае Пасланне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу. У ім кіраўнік нашай дзяржавы сфармуляваў прыярытэты развіцця эканомікі і сацыяльнай сферы, абзначыў шляхі ўмацавання бяспекі дзяржавы і грамадства, пацвердзіў прыхільнасць Беларусі да інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай прасторы. Прэзідэнт таксама звярнуў увагу і на неабходнасць актывізацыі законотворчага працэсу, што датычыцца непасрэдна нашай з вамі работы. У прыватнасці, неабходна ўдзяляць больш увагі пытанням галоснасці пры прыняцці законаў, шыры прыцягваць зацікаўленыя слэй грамадства да абмеркавання законапраектаў на стадыі іх разгляду.

Зыходзячы з гэтага мы актывізавалі работу па арганізацыі тэматчных круглых сталюў, замацавалі практыку правядзення выязных і пашыраных пасяджэнняў пастаянных камісій Савета Рэспублікі, у тым ліку сумесна з профільнымі камісіямі Палаты прадстаўнікоў. Пры выкарыстанні такіх пуб-



лічных форм абмеркавання былі дэталёва прапрацаваны законапраекты аб асновах дзейнасці па прафілактыцы правапарушэнняў, аб процідзейні манопалістычнай дзейнасці і развіцці канкурэнцыі, а таксама папраўкі ў законы аб натуральных манопаліях, аб пеманнай справе ў жывёлагадоўлі і шэраг іншых.

Акрамя таго, перад старшынямі пастаянных камісій і спецыялістамі Сакратарыята пастаўлена задача (і пачата ўжо яе рэалізацыя) па пастаянным маніторынгу правапрымяняльнай практыкі ў дачыненні да найбольш актуальных для грамадства законаў. Паколькі для нас важны не толькі свечасовае прыняцце нарматыўнага прававога акта, але і аналіз

далейшай практыкі яго прымянення, гэта значыць, як працуе закон у рэальным жыцці, ці апраўдаў ён чаканні шырокага кола нашых грамадзян, ці мае патрэбу ў дапаўненнях і змяненнях. Сістэматычнае правядзенне гэтай работы і аналіз яе вынікаў створаць аснову для больш поўнай і аб'ектыўнай ацэнкі нашай заканадаўчай базы, дасць магчымасць выявіць у ёй праблемы і недахопы. Гэта новая для Савета Рэспублікі работа, і яна мае вялікае значэнне.

Улічваючы асаблівае значэнне законаў, якія рэгулююць эканамічную дзейнасць у нашай краіне, з мэтай больш глыбокай папярэднядні іх прапрацоўкі пры Прэзідыуме Савета Рэспублікі створаны навукова-кансультацыйны савет па пытаннях развіцця эканомікі. Яго ўзначальвае намеснік Старшыні Савета Рэспублікі Русеці А.М. Акрамя членаў Прэзідыума, у яго ўвайшлі прадстаўнікі рэальнага сектара эканомікі, навуковых устаноў і дзяржаўных органаў.

Першы вопыт работы гэтага савета паказаў яго эфектыўнасць. Так, пры разглядзе законапраекта «Аб энергазберажэнні» шэраг рэкамендацый савета па пытаннях прымянення энергазберагальных тэхналогій і камп'ютарных сістэм кіравання рэсурсамі, эфектыўнага выкарыстання мясцовых відуў паліва і аднаўляльных крыніц энергіі знайшлі адлюстраванне ў артыкулах будучага закона. **СТАР 2**

КУРСАМ НА АБНАЎЛЕННЕ КРАІНЫ

Выступленне Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь АНДРЭЙЧАНКІ У.П. на закрыцці другой сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання

Паважаныя дэпутаты! Паважаныя запрашаныя і журналісты!

У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь сёння, 28 чэрвеня 2013 года, завяршае работу другая сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

Цэнтральнай падзей сесіі стаў зварот Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі з Пасланнем да беларускага народа і Парламента, у аснову якога лягла ідэя абнаўлення краіны.

Устаноўкі кіраўніка дзяржавы знаходзяць сёння сваё ўвасабленне ў правядзенні мадэрнізацыйнай працы і аграрных прадпрыемстваў, павышэнні эфектыўнасці выкарыстання матэрыяльных, працоўных і кіраўніцкіх рэсурсаў, актывізацыі міжнароднай дзейнасці, перш за ўсё ў сферы эканамічнага супрацоўніцтва.

Неардынарнасць задач, якія вырашае краіна на сучасным этапе, патрабуе ад усіх нас ўмення максімальна гібка рэагаваць на хуткае змяненне сітуацыі, працаваць на аперэдаванне і знаходзіць нестандартныя рашэнні. У гэтым ключы і будавалася работа парламентарыяў.

Зразумела, галоўным нашым заканадаўчым прыярытэтам з'яўлялася



эканамічная праблематыка. У ходзе сесіі нам удалося значна абнавіць інвестыцыйнае заканадаўства. Яно стала больш прызрыстым і гібкім. Узмацняецца абарона маёмасці інвестараў. Больш прывабнымі стануць умовы заключэння канцэсійных дагавораў, карыстання нетрамі і ваднымі рэсурсамі.

Трэба таксама адзначыць спрашчэнне парадку дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, іпатэчнага крыдытавання, меры па ўкараненні «электроннага ўрада». Бухгалтарскі ўлік і аўдыт будуць ажыццяўляцца па

міжнародных стандартах. Усё гэта вельмі важна для паляпшэння ўмоў гаспадарання і падтрымання дзелавай ініцыятывы.

Шэраг заканадаўчых задач вырашаны ў канкрэтных галінах эканомікі. Свет уступае ў новы этап аграрнай рэвалюцыі. Дасягненні геннай інжынерыі, бія- і нанатэхналогій усё шырэй укараняюцца ў сельскую гаспадарку. Законы «Аб насенняводстве», «Аб пеманнай справе ў жывёлагадоўлі» і новая рэдакцыя Закона «Аб патэнтах на сарты раслін» паслужаць магутнай прававой апарой для айчынных аргарыяў і дадуць магчымасць ім ісці ў нагу з сусветнымі лідарамі ў гэтых сферах.

Транспартная сетка — гэта крывяносная сістэма эканомікі. Тэзіс не новы, але сёння яе ніколі актуальна. З паглыбленнем інтэграцыйных працэсаў рэзка пашыраюцца транспартныя патакі, растуць аб'ёмы грузавых і пасажырскіх перавозак. Гэтым абумоўлена стварэнне заканадаўчых перадумоў для павышэння канкурэнтаздольнасці грамадзянскай авіяцыі, урэгулявання пытанняў перавозкі небяспечных грузаў, развіцця гарадскога электрычнага транспарту і метрапалітэна. **СТАР 2**

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 22°
Віцебск	+ 27°
Гомель	+ 32°
Гродна	+ 19°
Магілёў	+ 28°
Мінск	+ 24°

КОРАТКА

У сувязі са святкаваннем Дня Незалежнасці датэрмінова выплата пенсій (дапамог) за 3 ліпеня ў Мінску пачнецца з 1 ліпеня. У адпаведнасці з устаноўленым графікам выплата пенсій (дапамог) з першага дня месяца ажыццяўляцца толькі ў сталіцы, у астатніх раёнах краіны — з пятага числа месяца.

У Беларусі пачне працаваць тэлефон даверу па праблемных пытаннях у будаўніцтве. Грамадзяне і юрыдычныя асобы могуць пазваніць са сваімі пытаннямі па гэтай тэме па тэлефоне 8-017-2-100-190 з 8.30 да 17.30. Тэлефон даверу будзе працаваць з панядзелка па пятніцу з 1 ліпеня па 1 верасня 2013 года.

Рашэннем Міжнароднага камітэта Чырвонага Крыжа ў Жэневе (Швейцарыя) вышэйшай і самай прэстыжнай міжнароднай ўзнагароды — медала Флорэнс Найдзінгейл — удасцены медыястра мінскай рэдакцыі БТЧК Волга Гейцава, медыястра мінскай рэдакцыі БТЧК Тамара Цярэшчына і галоўная медыястра службы сясіёр мінскай рэдакцыі дарожнай арганізацыі БЧ БТЧК Ізольда Семушына.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ



ТУРЭЦКУЮ АРМІЮ ПАЗБАВІЮЦЬ ПРАВА ЗДЗЯЙСНЯЦЬ ПЕРАВАРОТЫ

Турэцкія ўлады вырашылі змяніць статут арміі, пазбавіўшы ваенных права здзяйсняць дзяржаўныя перавароты. Адпаведныя папраўкі ўрад Турцыі вынес на разгляд парламента. Аб гэтым паведамляецца на сайце выдання Hurriyet Daily News. Папраўкі абмяжуюць удзел ваенных ва ўнутрыпалітычным жыцці. Асноўнай іх задачай стане абарона Турцыі ад знешніх пагроз. Разглядаць законапраект парламент пачне восенню 2013 года, пасля выхду з летніх канікулаў. Права здзяйсняць пераварот турэцкай арміі надалі ў 1960 годзе, нагадавае Reuters. З тых часоў ваенныя чатыры разы мянялі ўладу. Урад Турцыі падрыхтаваў папраўкі на фоне масавых пратэстаў, якія пачаліся ў краіне ў маі 2013 года. Першапачаткова дэманстранты выступалі супраць зносу парку Гезі ў Стамбуле. Пасля ў актывістаў з'явіліся палітычныя лозунгі, і яны запатрабавалі адстаўкі прэм'ер-міністра Турцыі Эрдагана.

КІРАЎНІК «ГАЗПРАМА» ПРАДКАЗАЎ ПАВЫШЭННЕ ЦЭН НА НАФТУ ў ПАЎТРА РАЗА

Цана на нафту маркі Brent можа павысіцца да 150 долараў за барэль. Пра гэта заявіў кіраўнік «Газпрама» Аляксей Мілер са спасылкай на экспертнае меркаванне. Паводле слоў кіраўніка «Газпрама», рэзкі рост цен на нафту можа адбыцца тады, калі будзе падаць здабыча ў краінах Паўночнай Афрыкі. Да якога часу цэны могуць павысіцца да рэкордных адзнак, Аляксей Мілер не ўдакладніў. У апошнія месяцы нафта маркі Brent на сусветным рынку ацэньваецца крыху даражэй за сто долараў за барэль.

АМЕРЫКАНСКАЯ РАЗВЕДКА ЗНІШЧЫЛА ЗВЕСТКІ АБ ПЕРАПІСЦЫ ГРАМАДЗЯН

Кіраўнік Агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША Кіт Александэр заявіў, што ўсе сабраныя спецслужбай звесткі аб перапісцы інтэрнэт-карыстальнікаў былі знішчаныя ў 2011 годзе, пасля закрыцця праграмы сацянна. Александэр таксама патлумачыў, што праграма была закрыта па сумесным рашэнні АНБ, адміністрацыі прэзідэнта і Кангрэса. Сачэнне было прызнана неэфектыўным для барацьбы з тэрарызмам і, акрамя таго, пагражала парушэннем тайны асабістага жыцця. Інфармацыю аб чарговай праграме сацянна Stellar Wind раней апублікавала The Guardian. Самыя звесткі аб перапісцы ўлады ЗША пачалі яшчэ пры прэзідэнце Джорджу Бушу-малодшым.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ЗАБІВАЕ НЕ ТОЛЬКІ СТРЭС, АЛЕ І ДУМКІ ПРА ЯГО?

Часам не сам стрэс, а думкі аб магчымым стрэсе, выклікаюць захворванні. Сур'езная перакананасць у наяўнасці стрэсу і яго негатывным уплыве павялічвае рызык сардэчнага прыступу амаль у два разы, піша The Daily Mail са спасылкай на 18-гадовае абследаванне больш за 7000 чалавек.

Сярэдні ўзрост удзельнікаў эксперымента склаў 49,5 года. Іх распыталі аб тым, наколькі штодзённы стрэс уплываў на здароўе. Улічваючы таксама лад жыцця, спажыванне алкаголю, курэнне, рацыён, трэніроўкі і наяўнасць хвароб. Рызык ацэньваліся на аснове звестак аб смяротных і несмяротных сардэчных прыступах. Аказалася, людзі, якія былі ўпэўнены, што стрэс моцна уплывае на здароўе (8% ад агульнай колькасці), у два разы часцей мелі сардэчны прыступ у параўнанні з тымі, хто асабліва не перажываў з нагоды стрэсу. Калі ўлічылі іншыя фактары, рызыка ўсё роўна была павышана на 49%.

Новы погляд

У ПОШУКАХ ІМІДЖУ СВАЙГО ГОРАДА...

Сімвалы беларускіх гарадоў, стварэння малядым дызайнерам Зміцерам Краўчанкам, большасць карыстальнікаў бэйзету сустрэла з ухваленнем. Чого не скажаш пра распрацаваны брытанскай кампаніяй INSTID брэнд Мінска «Think Minsk». Узнікае пытанне: чаму пры наяўнасці сваіх спецыялістаў з цікавымі ідэямі мы звяртаемся да замежных, вынік працы якіх нас не задавальняе? Мы пагутарылі са Зміцерам аб яго праекце і аб тым, як ідуць справы ў сферы тэрытарыяльнага брэндыву ў Беларусі.



Фота Натале БУЖАН



НАТХНЭНЫ ГІСТОРЫЯЙ І ЛЕГЕНДАМІ

Зміцер Краўчанка родам з Барысава, у Мінску жыве ўжо 10 гадоў. Разам з жонкай працуе ў дызайн-фірме, захапляецца гісторыяй. Сёлетня Зміцер скончыў Беларускае дзяржаўнае акадэмічнае мастацтваў. У якасці тэмы дыпломнага праекта абраў тэрытарыяльны брэндывг, ці, іншымі словамі, стварэнне іміджу гарадоў Беларусі. **СТАР 8**



ISSN 1990 - 763X 1 5 1 1 9 2 9 1 7 7 1 9 9 0 1 7 6 3 0 8

■ Парламенцкі дзённік

Адзін з дакладчыкаў, прадстаўляючы законапраект у ніжняй палатце парламента заўважыў: «Мы ўцягнулі ў гонку». Мелася на ўвазе барацьба з наркотыкамі і іх аналагамі, у якой заканадаўчыя механізмы не павінны адставаць ад дзейняў наркадзялюў, каб свочасова іх спыніць. Аднак свочасовасць законаў мае вялікае значэнне не толькі ў сферы бяспекі, але і ў сферы эканомікі, сацыяльнай абароны, аховы здароўя, адукацыі, дэмаграфіі… Час імкліва дыктуе нам новыя ўмовы жыцця, і ад заканотворцаў у тым ліку залежыць, наколькі ўся Беларусь упішацца ў гэтыя ўмовы, наколькі яна будзе паспяхова ў сапборніцтва з часам.

БЯСПЕКА ПРАЦЫ: АДКАЗНАСЦЬ ДВУХ БАКОЎ

Пра тэмп работы парламентарыяў сведчыць наступная лічба: на заключным пасяджэнні другой сесіі Савета Рэспублікі сенатары ўхвалілі адразу 28 законапраектаў. Сярод іх былі і сьвярдзжэнні справздач аб выкананні бюджэту: рэспубліканскага і фонду сацыяльнай абароны; і ратыфікацыі дзясятка міжнародных пагадненняў; і папраўкі ў дзейныя законы; і прыняццё новых законаў.

— Сенатары вельмі ўважліва вывучалі законапраект аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон «Аб ахове працы», — запэўніў жур-

налістаў Мікалай КАЗАРАВЕЦ, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі на адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльных рэзвіцці, — бо кожны разумее значнасць праблемы па стварэнні добрых умоў для захавання здароўя работнікаў і зніжэння вытворчага траўматызму. Такая навацыя, як прадастаўленне паслуг па ахове працы праз акрэдытаваныя фізічныя асобы, дазволіць знізіць вытворчы траўматызм. Уведзенне тэрміну «кіраванне прафесійным рызыкамі» абавязва працадаўцу падтрымліваць эфектыўнасць сістэмы аховы працы на вытворчасці. Падпарадкаванне спецыялістаў па ахове працы непасрэдна кіраўніку

— гэта не толькі здабытак Расіі, гэта фундамент адной з найвялікшых культур у свеце, гэтыя агульныя здабыткі ўсіх народаў, якія некалі ўтваралі нашу адзіную Айчыну. Аналіз гэтай праблемы і высновы, якія сфармуляваў кіраўнік нашай дзяржавы, маюць вялікае філасофскае і палітычнае значэнне.

Паважаныя члены Савета Рэспублікі!

У перыяд вяснянай сесіі значную ўвагу мы ўдзялілі ўмацаванню аўтарытэту нашай дзяржавы на міжнароднай арэне. Гэта работа праводзілася ў цесным супрацоўніцтве з Міністэрствам замежных спраў Беларусі, што дало магчымасць павысіць эфектыўнасць міжпарламенцкага ўзаемадзеяння. У першую чаргу, гэта пацвярджаецца беларуска-расійскімі адносінамі. Нацэленасць бакоў на развіццё саюзнага будаўніцтва яшчэ раз пацвердзіла праведзеная 13 чэрвеня ў Мінску 44-я сесія Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі.

На больш высокі ўзровень выйшлі нашы адносіны і з Рэспублікай Казахстан. У красавіку адбыўся афіцыйны візіт парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі Беларусі у гэту краіну. У рамках візіту прайшлі сустрэчы з Прэзідэнтам Казахстана, кіраўнікам Сената і Мажліса Парламента. Адбыўся грунтоўны абмен думкамі па шырокім спектры пытанняў беларуска-казахстанскіх адносін і перспектывах развіцця інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай прасторы. Для павышэння эфектыўнасці ўзаемадзеяння паміж Рэспублікай і Сенатам Парламента Казахстана падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве, прадугледжана стварэнне адпаведнай міжпарламенцкай камісіі.

У цэнтры ўвагі знаходзілася развіццё двухбаковых кантактаў з парламентамі краін Усходнеазіяцкага рэгіёна. У прыватнасці, прайшлі нашы сустрэчы з членамі парламенцкіх дэлегацыі Сінгапура, Інданезіі і Рэспублікі Індыя. Ёсць заіхаўленасць бакоў у развіцці міжпарламенцкага дыялогу, паўнацэнных супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай, адукацыйнай і іншых сферах. Выказана гатоўнасць аказваць узамежную падтрымку ў міжнародных і міжпарламенцкіх арганізацыях, а таксама падцверджана запрашэнне кіраўнікам палат Нацыянальнага сходу наведальца Індыю з афіцыйным візітам.

Першачарговая ўвага ўдзялялася ўдасканаленню прававых умоў развіцця эканомікі, прадпрыемальніцкія ініцыятывы і фарміравання спрыяльнага бізнес-клімату. У прыватнасці, ўзмоцнена такая заканадаўчая абарона важнейшых правоў інвестараў на тэрыторыі краіны, вызначаны альтэрнатыўныя спосабы інвестыцыйнага супрацоўніцтва ў прымяненні да буйных інфраструктурных і сацыяльна значных праектаў. Закладзены фундамент для дэяння сельскагаспадарчай вытворчасцю высокай канкурэнцызольнасці за кошт лепшага забеспячэння прадпрыемстваў якасным насеннем, выкапрадуцыйнымі племяннымі жывёламі і якаснай племяннай прадукцыяй.

Створаны прававыя ўмовы для збліжэння нацыянальнага заканадаўства з Міжнароднымі стандартамі фінансавай справядлівасці, адаптацыі нацыянальнай уплковай сістэмы да агульнасусветных стандартаў у гэтай галіне, а таксама для ўніфікацыі нацыянальнага заканадаўства з прававымі нормама Мылтнага саюза.

Унесеныя ў дзейныя законы папраўкі будучэ садзейнічаць далейшаму развіццю іпатэкі як аднаго з прыярытэтных інструментаў развіцця бізнесу. На ўмацаванне правапарадку і законнасці накіраваны змяненні і дапаўненні ў Грамадзянскі працэсуальны і Крымінальна-выканаўчы кодэксы. З улікам правапрымяняльнай практыкі ўжываюцца пытанні выканання крымінальных пакаранняў, абскарджання асуджэнных рашэнняў аб накладанні на іх дысцыплінарных спягнанняў і шэраг іншых.

Павышана адказнасць за кіраванне транспартным сродкам у стане алкагольнага ап’янення. Нормы закона ў першую чаргу накіраваны на прадукцiленне злчынства.

Умацавалася прававая база супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусі з замежнымі краінамі, у тым ліку з краінамі постсавецкай прасторы.

Гаворачы аб гэтай праблематыцы, хацелі бы асабліва засяродзіць увагу на выступленні А.Р. Лукашэнкі перад удзельнікамі Сусветнага кангрэса рускай прэсы. Яго галоўны пасыл склада-

прадпрыемства зменшыць выпадкі ўскладанна на гэтых спецыялістаў не характэрных для іх абавязкаў. Вельмі важна, што законапраект пралануе ўзмацненне патрабаванняў па ахове працы яка да працадаўцы, так і да работніка.

БЯСПЕКА РУХУ: УПЭЎНЕНАСЦЬ У ЦВЯРОЗАСЦІ

Савет Рэспублікі ўхваліў праект Закона «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя кодэксы Рэспублікі Беларусі па пытаннях ўзмацнення мер адказнасці за кіраванне транспартным сродкам у стане ап’янення», які быў прыняты ніжняй палатай адразу ў двух чытаннях.

— Любы ўдзельнік дарожнага руху павінен быць упэўнены, што на дарозе знаходзяцца толькі цярозныя кіроўцы, і кожны павінен памятаць, што яго чакаюць дома жывым і здаровым, — выказаў сваё меркаванне аб законапраекце **Юген КАРАШКОЎ, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве.** — Зако-

напраект актуальны і адэкватны сучасным фактычным грамадскім адносінам у вышэйназванай сферы. У многіх краінах свету існуе такая практыка. Аўстрыя, Германія, Ісландыя, Іспанія, Марока, Харватыя, Малдова прадугледжваюць спецыяльную канфіскацыю ў якасці іншай меры да крымінальна-прававага пакарання. У Босніі і Герцагавіне, Сербіі канфіскацыя аўтамабіля разглядаецца як канфіскацыя сродку злчынства і як дзяржаўная мера бяспекі. У Азербайджане, Албаніі, Францыі, Японіі, на Філіпінах канфіскацыя прымяняецца як дадатковая мера пакарання. Гэта значыць, практыку прымянення канфіскацыі аўтамабіля ў п’яных кіроўцаў у розных краінах мажа адрознівацца, але сэнс застаецца той жа.

Генеральны пракурор Беларусі Аляксандр КАНЮК, прадстаўляючы законапраект у Савец Рэспублікі, выказаў меркаванне, што канфіскацыя аўто стане асновай для стварэння фонду пакрыццў ўроў пацярпелым, прычым не толькі ад ДТЗ. «Дзеянне закона

у сувязі з гэтым хачу яшчэ раз падкрэсліць, што санкцыі, у тым ліку фундамент адной з найвялікшых культур у свеце, гэтыя агульныя здабыткі ўсіх народаў, якія некалі ўтваралі нашу адзіную Айчыну. Аналіз гэтай праблемы і высновы, якія сфармуляваў кіраўнік нашай дзяржавы, маюць вялікае філасофскае і палітычнае значэнне.

Паважаныя члены Савета Рэспублікі!

У перыяд вяснянай сесіі значную ўвагу мы ўдзялілі ўмацаванню аўтарытэту нашай дзяржавы на міжнароднай арэне. Гэта работа праводзілася ў цесным супрацоўніцтве з Міністэрствам замежных спраў Беларусі, што дало магчымасць павысіць эфектыўнасць міжпарламенцкага ўзаемадзеяння. У першую чаргу, гэта пацвярджаецца беларуска-расійскімі адносінамі. Нацэленасць бакоў на развіццё саюзнага будаўніцтва яшчэ раз пацвердзіла праведзеная 13 чэрвеня ў Мінску 44-я сесія Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі.

На больш высокі ўзровень выйшлі нашы адносіны і з Рэспублікай Казахстан. У красавіку адбыўся афіцыйны візіт парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі Беларусі у гэту краіну. У рамках візіту прайшлі сустрэчы з Прэзідэнтам Казахстана, кіраўнікам Сената і Мажліса Парламента. Адбыўся грунтоўны абмен думкамі па шырокім спектры пытанняў беларуска-казахстанскіх адносін і перспектывах развіцця інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай прасторы. Для павышэння эфектыўнасці ўзаемадзеяння паміж Рэспублікай і Сенатам Парламента Казахстана падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве, прадугледжана стварэнне адпаведнай міжпарламенцкай камісіі.

У цэнтры ўвагі знаходзілася развіццё двухбаковых кантактаў з парламентамі краін Усходнеазіяцкага рэгіёна. У прыватнасці, прайшлі нашы сустрэчы з членамі парламенцкіх дэлегацыі Сінгапура, Інданезіі і Рэспублікі Індыя. Ёсць заіхаўленасць бакоў у развіцці міжпарламенцкага дыялогу, паўнацэнных супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай, адукацыйнай і іншых сферах. Выказана гатоўнасць аказваць узамежную падтрымку ў міжнародных і міжпарламенцкіх арганізацыях, а таксама падцверджана запрашэнне кіраўнікам палат Нацыянальнага сходу наведальца Індыю з афіцыйным візітам.

Першачарговая ўвага ўдзялялася ўдасканаленню прававых умоў развіцця эканомікі, прадпрыемальніцкія ініцыятывы і фарміравання спрыяльнага бізнес-клімату. У прыватнасці, ўзмоцнена такая заканадаўчая абарона важнейшых правоў інвестараў на тэрыторыі краіны, вызначаны альтэрнатыўныя спосабы інвестыцыйнага супрацоўніцтва ў прымяненні да буйных інфраструктурных і сацыяльна значных праектаў. Закладзены фундамент для дэяння сельскагаспадарчай вытворчасцю высокай канкурэнцызольнасці за кошт лепшага забеспячэння прадпрыемстваў якасным насеннем, выкапрадуцыйнымі племяннымі жывёламі і якаснай племяннай прадукцыяй.

Створаны прававыя ўмовы для збліжэння нацыянальнага заканадаўства з Міжнароднымі стандартамі фінансавай справядлівасці, адаптацыі нацыянальнай уплковай сістэмы да агульнасусветных стандартаў у гэтай галіне, а таксама для ўніфікацыі нацыянальнага заканадаўства з прававымі нормама Мылтнага саюза.

Унесеныя ў дзейныя законы папраўкі будучэ садзейнічаць далейшаму развіццю іпатэкі як аднаго з прыярытэтных інструментаў развіцця бізнесу.

На ўмацаванне правапарадку і законнасці накіраваны змяненні і дапаўненні ў Грамадзянскі працэсуальны і Крымінальна-выканаўчы кодэксы. З улікам правапрымяняльнай практыкі ўжываюцца пытанні выканання крымінальных пакаранняў, абскарджання асуджэнных рашэнняў аб накладанні на іх дысцыплінарных спягнанняў і шэраг іншых.

Павышана адказнасць за кіраванне транспартным сродкам у стане алкагольнага ап’янення. Нормы закона ў першую чаргу накіраваны на прадукцiленне злчынства.

Умацавалася прававая база супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусі з замежнымі краінамі, у тым ліку з краінамі постсавецкай прасторы.

Гаворачы аб гэтай праблематыцы, хацелі бы асабліва засяродзіць увагу на выступленні А.Р. Лукашэнкі перад удзельнікамі Сусветнага кангрэса рускай прэсы. Яго галоўны пасыл склада-

прадпрыемства зменшыць выпадкі ўскладанна на гэтых спецыялістаў не характэрных для іх абавязкаў. Вельмі важна, што законапраект пралануе ўзмацненне патрабаванняў па ахове працы яка да працадаўцы, так і да работніка.

БЯСПЕКА РУХУ: УПЭЎНЕНАСЦЬ У ЦВЯРОЗАСЦІ

Савет Рэспублікі ўхваліў праект Закона «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя кодэксы Рэспублікі Беларусі па пытаннях ўзмацнення мер адказнасці за кіраванне транспартным сродкам у стане ап’янення», які быў прыняты ніжняй палатай адразу ў двух чытаннях.

— Любы ўдзельні дарожнага руху павінен быць упэўнены, што на дарозе знаходзяцца толькі цярозныя кіроўцы, і кожны павінен памятаць, што яго чакаюць дома жывым і здаровым, — выказаў сваё меркаванне аб законапраекце **Юген КАРАШКОЎ, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве.** — Зако-

напраект актуальны і адэкватны сучасным фактычным грамадскім адносінам у вышэйназванай сферы. У многіх краінах свету існуе такая практыка. Аўстрыя, Германія, Ісландыя, Іспанія, Марока, Харватыя, Малдова прадугледжваюць спецыяльную канфіскацыю ў якасці іншай меры да крымінальна-прававага пакарання. У Босніі і Герцагавіне, Сербіі канфіскацыя аўтамабіля разглядаецца як канфіскацыя сродку злчынства і як дзяржаўная мера бяспекі. У Азербайджане, Албаніі, Францыі, Японіі, на Філіпінах канфіскацыя прымяняецца як дадатковая мера пакарання. Гэта значыць, практыку прымянення канфіскацыі аўтамабіля ў п’яных кіроўцаў у розных краінах мажа адрознівацца, але сэнс застаецца той жа.

Генеральны пракурор Беларусі Аляксандр КАНЮК, прадстаўляючы законапраект у Савец Рэспублікі, выказаў меркаванне, што канфіскацыя аўто стане асновай для стварэння фонду пакрыццў ўроў пацярпелым, прычым не толькі ад ДТЗ. «Дзеянне закона

пасля яго ўступлення ў сілу будзе распаўсюджвацца не толькі на беларускіх, але і на замежных грамадзян», — удакладніў генеральны пракурор.

БЯСПЕКА БІЗНЕСУ: ПРАЗРЫСТАСЦЬ І РОЎНЫЯ УМОВЫ

Першы намеснік міністра эканомікі Анатоль ФІЛОНАУ, прадстаўляючы ў верхняй палатце законапраект аб інвестыцый, адзначыў, што яго нормы накіраваны на прыцягненне інвестыцый у Беларусь і іх эфектыўнае выкарыстанне, забеспячэнне гарантый, правоў і законных інтарэсаў інвестараў, а таксама іх адноўковай абароны. Праектам забеспечваецца прастата і празрыстасць замацавааных у ім норм і паняццяў, што прадугледжвае выключэнне дваюкага тлумачэння дзяржаўнымі органамі, юрыдычнымі асобамі і грамадзянамі актаў, якія прымаюцца ў яго развіцці.

Беларускія сенатары адобрылі праект закона аб унясенні паправак у закон аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі, асноўная наваела якого датычыцца ўвозу валюты фізічнымі асобамі ў Беларусь з іншых краін МСО або вывазу. Дакумент гаворыць, што ў Мылтным саюзе любое перамяшчэнне каштоўнасцяў і валюты ажыццяўляецца свабодна. Акрамя таго, у закон дадаецца палажэнняў міжнародных дагавораў, да якіх далучалася Беларусь. Законапраект удакладняе таксама функцыі дзяржорганаў, якія займаюцца валютным кантролем. У прыватнасці, гэта Нацыянальны банк і Дзяржаўны мытны камітэт.

Акрамя таго, дэпутаты Савета Рэспублікі адобрылі законапраект аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у закон аб свабодных эканамічных зонах. Гэтым законапраектам нормы дзуючага закона прыводзяцца ў адпаведнасць з палажэннямі пагаднення па пытаннях свабодных спецыяльных, асаблівых эканамічных зон на мытнай тэрыторыі Мылтнага саюзу і мытнай працэдуры свабоднай мытнай зоны, а таксама з пала-

жэннямі дагавора аб Еўразійскай эканамічнай камісіі.

БЯСПЕКА БУДУЧЫНІ: ЗДАРОВЫ ПАД ЖЫЦЦЯ

Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі падвела вынік другой сесіі прыняццем васымі законапраектаў у першым чытанні. Сярод іх — папраўкі ў заканадаўства, якія датычацца абароту аналагаў наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў. У розныя дакументы будзе ўнесена паняцце аналагаў наркотыкаў і псіхатропных рэчываў, якое раней было уведзена ў Закон «Аб наркатычных сродках, псіхатропных рэчывах, іх пракурорах і аналагах».

Адказваючы на пытанні дэпутатаў, **намеснік начальніка ўправлення па наркантраволі і процідзейнні гандлю людзьмі крывінальнай міліцыі МУС, палкоўнік міліцыі Васіль ЛОСІЧ** паведаміў, што наркарэаліі пасля ўвядзення ў Беларусь паняцця «аналагі наркотыкаў» сталі знаходзіць вышэй і так змяняць формулы наркотыкаў,

што новыя рэчывы ўжо не падпадаюць пад аналагі, таму міліцыя падтрымлівае пашырэнне паняцця аналагаў.

Разам з тым, Васіль Лосіч адзначыў, што ўвядзенне паняцця аналагаў дало свой плён. У прыватнасці, некаторыя прадаўцы спайсу, даведаўшыся аб новаўвядзенні, перасталі займацца сваім «бізнесам».

Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні і праект Закона «Аб асновах дзейнасці па прафілактыцы правапараўжэнняў»

У прыватнасці, прадугледжваецца, што дзяржпалітыку ў сферы такога прафілактыкі будзе вызначаць Прэзідэнт. Будзе уведзены таксама такі інструмент прафілактычнай работы, як унясненне абароннага прадпісання грамадзянам, які ўчыніў насілле ў сям’і. Адначасова з гэтым будзе прымацца рашэнне аб пастаноўцы яго на прафілактычны ўлік. Кантакты такога чалавека з сям’ёй могуць быць абмежаваны.

Вольга МІДЗВЕДЗЕВА

У перыяд вяснянай сесіі значную ўвагу мы ўдзялілі ўмацаванню аўтарытэту нашай дзяржавы на міжнароднай арэне. Гэта работа праводзілася ў цесным супрацоўніцтве з Міністэрствам замежных спраў Беларусі, што дало магчымасць павысіць эфектыўнасць міжпарламенцкага ўзаемадзеяння. У першую чаргу, гэта пацвярджаецца беларуска-расійскімі адносінамі. Нацэленасць бакоў на развіццё саюзнага будаўніцтва яшчэ раз пацвердзіла праведзеная 13 чэрвеня ў Мінску 44-я сесія Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі.

На больш высокі ўзровень выйшлі нашы адносіны і з Рэспублікай Казахстан. У красавіку адбыўся афіцыйны візіт парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі Беларусі у гэту краіну. У рамках візіту прайшлі сустрэчы з Прэзідэнтам Казахстана, кіраўнікам Сената і Мажліса Парламента. Адбыўся грунтоўны абмен думкамі па шырокім спектры пытанняў беларуска-казахстанскіх адносін і перспектывах развіцця інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай прасторы. Для павышэння эфектыўнасці ўзаемадзеяння паміж Рэспублікай і Сенатам Парламента Казахстана падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве, прадугледжана стварэнне адпаведнай міжпарламенцкай камісіі.

У цэнтры ўвагі знаходзілася развіццё двухбаковых кантактаў з парламентамі краін Усходнеазіяцкага рэгіёна. У прыватнасці, прайшлі нашы сустрэчы з членамі парламенцкіх дэлегацыі Сінгапура, Інданезіі і Рэспублікі Індыя. Ёсць заіхаўленасць бакоў у развіцці міжпарламенцкага дыялогу, паўнацэнных супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай, адукацыйнай і іншых сферах. Выказана гатоўнасць аказваць узамежную падтрымку ў міжнародных і міжпарламенцкіх арганізацыях, а таксама падцверджана запрашэнне кіраўнікам палат Нацыянальнага сходу наведальца Індыю з афіцыйным візітам.

Першачарговая ўвага ўдзялялася ўдасканаленню прававых умоў развіцця эканомікі, прадпрыемальніцкія ініцыятывы і фарміравання спрыяльнага бізнес-клімату. У прыватнасці, ўзмоцнена такая заканадаўчая абарона важнейшых правоў інвестараў на тэрыторыі краіны, вызначаны альтэрнатыўныя спосабы інвестыцыйнага супрацоўніцтва ў прымяненні да буйных інфраструктурных і сацыяльна значных праектаў. Закладзены фундамент для дэяння сельскагаспадарчай вытворчасцю высокай канкурэнцызольнасці за кошт лепшага забеспячэння прадпрыемстваў якасным насеннем, выкапрадуцыйнымі племяннымі жывёламі і якаснай племяннай прадукцыяй.

Створаны прававыя ўмовы для збліжэння нацыянальнага заканадаўства з Міжнароднымі стандартамі фінансавай справядлівасці, адаптацыі нацыянальнай уплковай сістэмы да агульнасусветных стандартаў у гэтай галіне, а таксама для ўніфікацыі нацыянальнага заканадаўства з прававымі нормама Мылтнага саюза.

Унесеныя ў дзейныя законы папраўкі будучэ садзейнічаць далейшаму развіццю іпатэкі як аднаго з прыярытэтных інструментаў развіцця бізнесу.

На ўмацаванне правапарадку і законнасці накіраваны змяненні і дапаўненні ў Грамадзянскі працэсуальны і Крымінальна-выканаўчы кодэксы. З улікам правапрымяняльнай практыкі ўжываюцца пытанні выканання крымінальных пакаранняў, абскарджання асуджэнных рашэнняў аб накладанні на іх дысцыплінарных спягнанняў і шэраг іншых.

Павышана адказнасць за кіраванне транспартным сродкам у стане алкагольнага ап’янення. Нормы закона ў першую чаргу накіраваны на прадукцiленне злчынства.

Умацавалася прававая база супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусі з замежнымі краінамі, у тым ліку з краінамі постсавецкай прасторы.

Гаворачы аб гэтай праблематыцы, хацелі бы асабліва засяродзіць увагу на выступленні А.Р. Лукашэнкі перад удзельнікамі Сусветнага кангрэса рускай прэсы. Яго галоўны пасыл склада-

прадпрыемства зменшыць выпадкі ўскладанна на гэтых спецыялістаў не характэрных для іх абавязкаў. Вельмі важна, што законапраект пралануе ўзмацненне патрабаванняў па ахове працы яка да працадаўцы, так і да работніка.

БЯСПЕКА БІЗНЕСУ: ПРАЗРЫСТАСЦЬ І РОЎНЫЯ УМОВЫ

Першы намеснік міністра эканомікі Анатоль ФІЛОНАУ, прадстаўляючы ў верхняй палатце законапраект аб інвестыцый, адзначыў, што яго нормы накіраваны на прыцягненне інвестыцый у Беларусь і іх эфектыўнае выкарыстанне, забеспячэнне гарантый, правоў і законных інтарэсаў інвестараў, а таксама іх адноўковай абароны. Праектам забеспечваецца прастата і празрыстасць замацавааных у ім норм і паняццяў, што прадугледжвае выключэнне дваюкага тлумачэння дзяржаўнымі органамі, юрыдычнымі асобамі і грамадзянамі актаў, якія прымаюцца ў яго развіцці.

Беларускія сенатары адобрылі праект закона аб унясенні паправак у закон аб валютным

рэгуляванні і валютным кантролі, асноўная наваела якого датычыцца ўвозу валюты фізічнымі асобамі ў Беларусь з іншых краін МСО або вывазу. Дакумент гаворыць, што ў Мылтным саюзе любое перамяшчэнне каштоўнасцяў і валюты ажыццяўляецца свабодна. Акрамя таго, у закон дадаецца палажэнняў міжнародных дагавораў, да якіх далучалася Беларусь. Законапраект удакладняе таксама функцыі дзяржорганаў, якія займаюцца валютным кантролем. У прыватнасці, гэта Нацыянальны банк і Дзяржаўны мытны камітэт.

Акрамя таго, дэпутаты Савета Рэспублікі адобрылі законапраект аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у закон аб свабодных эканамічных зонах. Гэтым законапраектам нормы дзуючага закона прыводзяцца ў адпаведнасць з палажэннямі пагаднення па пытаннях свабодных спецыяльных, асаблівых эканамічных зон на мытнай тэрыторыі Мылтнага саюзу і мытнай працэдуры свабоднай мытнай зоны, а таксама з пала-

жэннямі дагавора аб Еўразійскай эканамічнай камісіі.

БЯСПЕКА БУДУЧЫНІ: ЗДАРОВЫ ПАД ЖЫЦЦЯ

Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі падвела вынік другой сесіі прыняццем васымі законапраектаў у першым чытанні. Сярод іх — папраўкі ў заканадаўства, якія датычацца абароту аналагаў наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў. У розныя дакументы будзе ўнесена паняцце аналагаў наркотыкаў і псіхатропных рэчываў, якое раней было уведзена ў Закон «Аб наркатычных сродках, псіхатропных рэчывах, іх пракурорах і аналагах».

Адказваючы на пытанні дэпутатаў, **намеснік начальніка ўправлення па наркантраволі і процідзейнні гандлю людзьмі крывінальнай міліцыі МУС, палкоўнік міліцыі Васіль ЛОСІЧ** паведаміў, што наркарэаліі пасля ўвядзення ў Беларусь паняцця «аналагі наркотыкаў» сталі знаходзіць

ЖЛОБІН РЫХТУЕЦА ДА «ДАЖЫНАК»

ВЯЛІКІ ГОНАР І АДКАЗНАСЦЬ



— Што значаць «Дажынкi» асабіста для вас, Генадзь Аляксандравіч, і для гараджан?

— Жлобін — буйны прамысловы, сельскагаспадарчы, індустрыяльны цэнтр, чыгуначны вузел. Па сутнасці, горад даўно заслужыў увагу і дабраўпарадкаванню. Знаходзіцца ён на транзітных шляхах, на аўтагасце М 5 паміж абласнымі цэнтрамі і сталіцай нашай рэспублікі. Населены пункт адкрыты для наведвання з усіх бакоў, штогод прымае шмат гасцей і павінен быць зручным, камфортным, эстэтычным. Таму і мясцовая ўлада, і ўсе гараджане ўспрынялі навіну аб правядзенні свята з задавальненнем. І чакаюць, што да гэтай знамянальнай падзеі горад стане прыгажэйшы, чысцейшы, больш прыватны. Не толькі спадзяюцца, але і самі актыўна ўдзельнічаюць у акупаванні, прыхарашванні дваровых тэрыторій, добраўпарадкаванні. Прывесці ў належны стан плануецца 300 асноўных аб'ектаў, а з улікам менш значных — 2 тысячы. Падключыліся да гэтай справы і дзяржаўныя, і прыватныя прадпрыемствы, індывідуальныя прадпрыемствы.

Рэспубліканскі фестываль — кірмаш працаўнікоў сяла «Дажынкi-2013» пройдзе сёлета, як плануецца, у другой палове верасня ў Жлобіне. Правядзенне свята такога ўзроўню — гэта вялікі гонар і адначасова адказнасць. Як ідзе падрыхтоўка да яго, якія змены абдуца ў рэгіёне, раскажаў «Звяздзе» старшыня Жлобінскага райвыканкама Генадзь Суздалеў.

У Жлобіне ў параўнанні з іншымі раён-цэнтрамі, на маю думку, шмат буйных спартыўных аб'ектаў, у тым ліку Цэнтр падрыхтоўкі Алімпійскага рэзерву. Да рэспубліканскага фестывалю каля яго з'явіцца новая гасцініца эканом-класа на 114 месцаў, якой нам так не хапала. Тут будуць жыць і трэніравацца, праходзіць зборы не толькі спартсмены Беларусі, але і суседніх краін Расіі, Украіны. У Жлобіне спартыўная база дазваляе праводзіць спаборніцтвы міжнароднага ўзроўню.

Акрамя таго, вядзецца рэканструкцыя краязнаўчага музея, якому стала цеснавата ў дзённым будынку. Гісторыя ў Жлобіна вельмі багатая, з'явілася шмат новых экспанатаў — час пашырэння. Дом культуры металургі, бульвар Металургаў таксама абнаўляюцца. Істотныя змены чакаюць тэрыторыю і будынак аўтавакзала, цэнтральную плошчу, шматлікія дзіцячыя выхавальчыя і лячэбныя ўстановы.

Яшчэ адна праблема горада ў пастаянным затапленні падчас моцных ліўняў і вясновага разводдзя, паколькі ён размешчаны ў нізінне ракі Днепр. Таму актыўна займаемца меліярацыяй балот, месцаў, дзе стаяла вада, а на асушаных участках плануем стварыць паркі, аб'екты для адпачынку гараджан.

А яшчэ скажу, што наш горад расце і ўвесь, і ўшыр. У недалёкай перспектыве тут з'явіцца яшчэ тры мікрараёны. Зараз прапрацаваў суды буйны калектар, інжынерныя камунікацыі.

— Генадзь Аляксандравіч, мабыць, добраўпарадкаванне тычыцца не толькі самога горада, але і раёна?

— Так, прыводзіцца ў парадак малыя населеныя пункты, зносіцца старое, аварыйнае жыллё ў сельскай мясцовасці, а пустыя, зямельныя ўчасткі пасля рэкультывацыі ўводзяцца ў севазаварт сельгасарганізацый. Дзякуючы свята наладжана і меліярацыя: расчышчаюцца зарослыя хмызняком землі, каналы, пракладаюцца новыя дрэнажныя сістэмы. Гэта дазволіць увесці ў карыстанне новыя ўчасткі, што станюцца паўплывае на валавы збор зерневых, кармавоў для жывёлы. Будуцца дзве фермы — кожная на 720 гадоў буйной рагатай жывёлы. На адной з іх будзе ўстаноўлена сучасная сістэма даення «Кару-сель». Пасля рэканструкцыі 9 жылёгадоўчых комплексаў на іх з'явіцца новыя даільныя залы, што паспрыяе вытворчасці малака і яго якасці, павялічыць прадукцыйнасць жывёлы, паколькі каронным чынам змяняцца ўмовы іх утрымання.

— Жлобін яшчэ і буйнейшы ў краіне чыгуначны вузел. Якія змены чакаюцца тут?

— Да свята «Дажынкi» тут рэалізуюцца значны праект — электрыфікацыя ўчастка ад Асіповічаў да Жлобіна. А гэта значыць, што жыхары Жлобіна змогуць адрозіць, без перасадкі, дабрацца на электрычцы да сталіцы і назад. А ў наступным годзе электрыфікацыя плануецца пусціць і ад Жлобіна да Гомеля. Разам з тым, на аўтамагістралі М-5, якая звязвае горад з Гомелем і Мінскам, ладыцца двухпалосны рух.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.



Цэнтральная плошча г. Жлобіна з абеліскам воінам-вызваліцелям.

«Я ўМЕЮ НЕ ўСЁ ТОЕ, ШТО ўМЕЮЦЬ МАЕ ДЗЕЦІ, АЛЕ ДАЮ ІМ ІДЭІ, ЯКІЯ ЯНЫ ПАДХОПЛІВАЮЦЬ І ўКАРАНЯЮЦЬ» Жыццёвае крэда педагога Віталія Гузава

У кожным дзіцяці жыве імкненне да самаствярджэння, жаданне ў нечым сябе праявіць, паказаць, што яно не горшае за сваіх равеснікаў, круглых выдатнікаў. Але не ўсім лёгка даецца вучоба. Разам з тым, многія з іх адрозніваюцца працавітасцю, умненнем майстравання, стругаць, выразаць з дрэва і металу. Сярод іх ёсць вучні са здольнасцямі рамесніку, ёсць — творцы, а ёсць і тыя, хто спалучае ў сваёй асобе здольнасці і рамеснікаў, і творцаў. Упершыню на такіх дзіцячых звар'яў увагу настаўнік працоўнага навучання школы №13 горада Жлобіна Віталій Гузаў.

Менавіта Віталій Васільевіч унёс прапону ладзіць для іх алімпіяды па працоўным навучанні: спачатку на ўзроўні раёна, затым — вобласці і краіны. Афіцыйна першы раз рэспубліканская алімпіяда па працоўным навучанні прайшла ў 2005 годзе. Мерапрыемству папярэднічала значная работа аддзела адукацыі Жлобінскага райвыканкама, упраўлення адукацыі Гомельскага аблвыканкама.

— Ідэю мы ўзялі ў Расійскай Федэрацыі, дзе праводзілася алімпіяда па тэхналогіі. Віталій Васільевіч звязваўся з тамтэйшым арганізацыйным камітэтам, і ад імя калектыву мы звярнуліся да Паўла Барадзіна, які на той час займаў пасаду дзяржакарэктара Саюзнай дзяржавы. Менавіта ён спансараваў першы ўдзел нашай каманды ў алімпіядзе, што праходзіла ў Туле, — загадаў дырэктар школы №13 Клаўдзія Гузава. — Там атрымалі пэўны вопыт, прывезлі дамоў дыпломы ІІІ ступені. У далейшым нас падтрымала Міністэрства адукацыі Беларусі. І з таго часу мы не здаём сваіх пазіцый, заўсёды паказваем добрыя вынікі.

Віталій Гузаў з'яўляецца трэнерам каманды школьнікаў Гомельскай вобласці па працоўным навучанні, аснова якой — вучні школы № 13 г. Жлобіна. За апошнія пяць гадоў 12 яго выхаванцаў сталі пераможцамі заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды. У школе ганарыцца тым, што многія з падалечных засяроджаных перамагалі ў рэспубліканскіх алімпіядых па рускай, беларускай мовах, геаграфіі, грамадзаству, — канстатую Клаўдзія Васільевіч. — І ў гэтым заслуга ўсяго педагогічнага калектыву, які працуе творча і самааддана.

Знаёмым педагогам і педагогамі прыклалі шмат намаганняў, каб ён не пайшоў па крывой дарожцы. І ён апраўдаў давер, прывёў дыпломы пераможцы заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды і рэспубліканскага конкурсу «Тэхнаінтэлект». Зараз ён студэнт універсітэта. Дзевяць выпускнікоў школы — навучэнцы Віталія Гузава і яго калега Дамітрыя Доўнара — працягнулі навучанне ў Мазырскім педагогічным універсітэце. Шэсць з іх ужо працуюць настаўнікамі працоўнага навучання.

Віталій Васільевіч заўсёды гаворыць: «Я ўмею не ўсё тое, што робяць мае дзеці, але я ім даю ідэі, якія яны падхопліваюць і ўкараняюць». Сам ён двойчы з'яўляўся пераможцам рэспубліканскага конкурсу метадычных рэкамендацый па развіцці тэхнічнай творчасці школьнікаў, у 2004 стаў лаўрэатам конкурсу «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь». З'яўляючыся членам савета рэспубліканскага клуба «Крыштальны журавель», шодра дзеліцца вопытам з калегамі, дае майстар-класы ў школах рэспублікі. У 2011 годзе педагог узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі».

— У нашай школе ёсць пераможца XII Міжнароднай канферэнцыі маладых вучоных у Нідэрландах. Сем разоў нашы дзіцячкі вярталіся з алімпіяды Саюзнай дзяржавы па рускай мове і літаратуры «Расія і Беларусь: гістарычная і духоўная аднасць» з узнагародамі. Неаднаразова нашы падпаечныя перамагалі ў рэспубліканскіх алімпіядых па рускай, беларускай мовах, геаграфіі, грамадзаству, — канстатую Клаўдзія Васільевіч. — І ў гэтым заслуга ўсяго педагогічнага калектыву, які працуе творча і самааддана.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.



Віталій Гузаў са сваімі вучнямі.

СПРАВА ўСЯГО ЖЫЦЦЯ

Аляксандр Татарынаў аддаў перавагу хірургіі, а не стаў чыноўнікам ад медыцыны

У чэрвені 1941 года Аляксандр Татарынаў закончыў Гомельскую фельчарскую школу. Але замест выпускнога балю сустрэў вайну. З першых дзён юнак прасіўся ў дзікую армію, ды лёс прывёў яго ў партызанскі атрад «Смерць фашызму». Тут Аляксандр Цярэньцевіч не толькі ратаваў байцоў, як медык, але і ўдзельнічаў у баявых аперацыях. У баі за населены пункт Горваль, што ў Рэчыцкім раёне, ён атрымаў сваю першую ўзнагароду — «Медаль за адвагу». Затым быў і Беларуска фронт, баі за Варшаву, фарсіраванне Одэра і ўзяцце Берліна, дзе на сцяне рэйхстага баец пакінуў кароценькі надпіс: «Татарынаў А. Т. Жлобін». У 27 гадоў хлопец паступіў у медыцынскі інстытут. «Такіх «пераростаў» — франтавікоў на курсе было каля 30, — загадае Аляксандр Цярэньцевіч. — Вучоба давалася напачатку нялёгка, па дапамогу даводзілася звяртацца да сяброў. Інстытут закончыў з адзнакай «выдатна» і атрымаў размеркаванне ў Гомельскую вобласць. Прапаноўвалі розныя раёны, але я імкнуўся ў Жлобін, дзе была сям'я, дом. У ліпені 1955-га мяне накіравалі ў Жлобінскую раённую бальніцу хірургам».



З таго часу Аляксандр Татарынаў не мяняў месца працы і працы. Вядома ж, нялёгка даводзілася спецыялісту. Узровень тагачаснай медыцыны значна адрозніваўся ад сучаснай, даводзілася спадзявацца на свае сілы і веды, самому прымаць адзіна правільнае рашэнне ў дачыненні да хворага — прамарджуе магло каштаваць яму жыцця.

— У 1959 годзе па тэлефонным званку з Міністэрства аховы здароўя БССР я тэрмінова выехаў у Шацілкі (зараз горад Светлагорск). Аказалася, што дзве жанчыны — хірургі (дна з іх — галоўны ўрач бальніцы) пачалі аперацыю, але не здолелі выдаліць адростак апендыкса дзяўчыне 16-17 гадоў. Агледзеўшы пацыентку, я выправіў памылку сваіх калег. Прыкладна праз дзве гадзіны пасля аперацыі прыбыла брыгада ўрачоў з Кабурыска, таксама па званку з міністэрства, — загадае Аляксандр Цярэньцевіч.

У сваё 90 гадоў ён выдатна помніць падрабязнасці кожнай аперацыі, а сваіх пацыентаў па імёнах. Гэта ўласціва чалавеку, які прапусціў боль і пакуты хворых праз сваё сэрца.

— Ранняя вясіль 1960-га патэлефанавалі са Стрэшына. На аперацыйным stole знаходзіцца хворы, якому разрэзана брушная поласць, кішчэнік цалкам у спайках. На рану накладзены два швы, далейшае хірургічнае ўмяшанне спынена. Тэрмінова вядзецца, але машына спыняецца каля вёскі Вялікія Рогі: далей няма дарогі. Папрасіў вадзіцеля звязацца па тэлефоне з бальніцай і выклікаць транспарт, а сам пайшоў пяхом. Толькі каля самай вёскі мяне сустрэла бальнічная падвода. На той час хворы ўжо каля трох гадзін знаходзіўся на аперацыйным stole: у яго аказался перытэнт. Аперацыя закончылася позна вечарам. І хутка Гаўрыла Шашкоў з вёскі Верхняя Олба пайшоў на папраўку.

Выдатнаму хірургу неаднаразова прапаноўвалі высокія пасады. Але ён адмаўляўся, нягледзячы на пагрозы выключыць з партыі і партыйнага спанання: хірургія для яго была ўсё, захапіўся і навуковай работай. «Жыццё, падараванае мне бацькамі, аказалася даволі складаным, запатрабавала шмат сіл, энергіі, каб пераадолець усе цяжкасці. Разам з тым, збылося ўсё задуманае. Стаў заслужаным урачом БССР і кандыдатам медыцынскіх навук. Маю 14 узнагарод, з якіх 8 — баявыя. У тым ліку 2 ордэны Чырвонай Зоркі і Айчынай вайны І ступені», — канстатую Аляксандр Цярэньцевіч.

І дадам, высокае званне ад зямлякоў, якім служыў усім сваім жыццём, — Ганаровы грамадзянін горада Жлобіна.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

«DNEPR» «НАПРУЖВАЕ» МУСКУЛЫ

Размова пойдзе пра чарговую перамогу калектыву адкрытага акцыянернага таварыства «Жлобінскі механічны завод «DNEPR». З прадпрыемства, якое ўсяго некалькі гадоў таму займалася ў асноўным рамонтам абсталявання розных арганізацый будаўнічай галіны, яно ператварылася ў прадпрыемства, якое наладзіла вытворчасць гідраўлічных экскаватараў серыі «DNEPR». Першая машына была створана ў 2011 годзе і добра зарэкамендавала сябе ў ААТ «Гомельпрамбуд».

Калектыву настойліва працаваў над тым, каб наладзіць серыйны выпуск гэтай тэхнікі, і сёння рапартуе аб новай перамозе: выраблены яшчэ два экскаватары «DNEPR» ET 2301. З прычыны гэтага на прадпрыемстве адбыўся на мінулым тыдні ўрачысты мітынг. Як раскажаў дырэктар таварыства Ігар Нікіцін, зараз калектыву нацэлены на тое, каб кожны месяц выпускаць два экскаватары. А ў перспектыве наладзіць вытворчасць экскаватараў яшчэ і на колавым ходзе.

Уладзімір АНДРЭЎ.

ДОМ, ДЗЕ НЯМА АБЫЯКАВЫХ



Маладая маці рыхтуецца да штурнага кармлення ў «малочным» пакоі Жлобінскай дзіцячай бальніцы.

Менавіта так можна назваць Жлобінскую дзіцячую бальніцу. Калектыву медыцынскай установы робіць усё неабходнае, каб дзеці, якія сюды трапляюць, не толькі атрымлівалі добрае лячэнне, але і пачувалі сябе як дома, у сям'і. Самыя маленькія тут знаходзяцца разам з маці ў добра абсталяваных палатах. Ёсць сталовая, кухня для прыгатавання малочных сумесяў. А мясцовы мастак аздабіў сцены вясёлымі малюнкамі, якія вельмі падабаюцца пацыентам.

Галоўны ўрач дзіцячай бальніцы Ганна Кавалёва за ўзорнае выкананне сваіх абавязкаў узнагароджана нагрудным знакам «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь». Як зазначыла Ганна Віктарына, пасля таго як цалкам завершыцца рамонт, умовы знаходжання хворых яшчэ больш палепшацца.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.



Сталовая Жлобінскай дзіцячай бальніцы пасля рамонт.

Фотадымні Любові БЯЛЯЕВАЙ.

На «Жлобінскім заводзе «Свет» МОГУЦЬ І БЛЫХУ ПАДКАВАЦЬ

Злева направа: токары Сяргей ДУДЗІКАЎ, Мікалай ЛУЦЮК, Міхаіл ПАШКОЎСКІ каля схемы вырабы дэталі.

Завода наладжаны добрыя стасункі з рознымі прадпрыемствамі, выконваюцца таксама разнавыкі заказы.

Займаюцца ў акцыянерным таварыстве і вырабамі з дроту: цвікі розных памераў, маблеявая дужка. Сёлета на прадпрыемстве ладзіцца новая вытворчасць вокнаў з ПВХ. І як зазначае дырэктар Анатоль РАДЧЫКАЎ, у гэтым вельмі дапамагае галаўное прадпрыемства. Мэта (ці, можна сказаць, ідэя) праекта — палепшыць умоў працы для работнікаў холдынга «БелОМА», скарачэнне энэрга-і-цэпалазат. Пяцьдзесят працэнтаў заказаў, мяркуюцца, будзе паступаць непасрэдна з холдынга. «Мы ж бярэм на сябе абавязкі мяняць вокны ў заводскіх цэхах прадпрыемстваў, якія сюды ўваходзяць, — зазначае дырэктар. — Аб'ёмы патрабуюцца значныя. Напрыклад, толькі на Мінскім механічным заводзе імя Вавілава плануецца замяніць 90 тысяч квадратных метраў. Для ўнутраных патрэб мы будзем адпусіць прадукцыю практычна па сабекошце, з невялікай рэнтабельнасцю. А працаваць з іншымі заказчыкамі — зыходзячы з канкурэнцыі, рыначных цэн. Заўважу, што сёння на рынку шмат вытворцаў прапаноўваюць аналагічную прадукцыю. Напрыклад, толькі ў Жлобіне не дзесяць фірмаў».



Токар-рэвалверчык Зоя КУНЦОВІЧ.



Варта дадаць, што на заводзе станочны парк налічвае 104 адзінкі, абсталяваныя ў асноўным старое. Але дэву даюцца, як на гэтых станках спецыялісты выконваюць вытанчаную, ювелірную работу. Вобразна кажучы, як той Ляўша, моцны і блыху падкаваць. І гэта так без перабольшвання. Напрыклад, сустракаюцца такія дэталі, якіх у запары карыцца змяшчаецца аж 600 штук. Пры гэтым яны атрыманы ў выніку некалькіх аперацый: над канчатковым прадуктам працавалі і токар, і фрезероўшчыкі і слесары, і шліфоўшчыкі. Людзі часам працуюць з лупамі. «Вельмі цяжкая, складаная работа, — канстатую Анатоль Радчыкаў. — Але, нягледзячы на ўсё (а былі і ўзлёты, і падзенні), мы захавалі калектыву. У нас шмат людзей, якія працуюць на заводзе з дня яго заснавання.

Шмат увагі кіраўніцтва надае палепшэнню умоў працы, быту. У прыватнасці, вядзецца рамонт жаночага санузла (прыбальня, душ, пакой адпачынку). Летась у вытворчым цэху памянлі вокны, паставілі шклопакеты. У выніку тэмпература паветра тут павысілася на некалькі градусаў, значна скарацілася страта цяпла. Як сказаў самі работнікі, нават сьветляны суровай зімой не даводзілася працаваць у фурайках, як раней. У непрыглядным стане быў і ўваход у адміністрацыйны корпус, вестыбюль. Цяпер іх адрамантавалі, пафарбавалі сцены, аформілі куток, дзе размясцілі прафсаюзную ды іншую карысную для людзей інфармацыю. Шмат сродкаў ідзе на добраўпарадкаванне старога цэха, стварэнне новага ўчастка.

— Мы вельмі ўдзячны кіраўніцтву холдынга, якое дапамагае вырашыць яшчэ адну, вельмі значную для нас фінансавую праблему. Справа ў тым, што месца для будаўніцтва карпусоў было выбранна няўдала: нізкая. Падчас вясновага разводдзя, моцных дажджоў тэрыторыю залівала вадою. Сумесна з холдынгам распрацавалі таксама праект па абнаўленні станочнага парку. Яго мэта — далейшае ўдасканаленне кааператывных сувязяў прадпрыемства нашай сістэмы, павялічэнне вырабу дэталей. Прыводзім у парадак і старыя

станкі: два капітальна адрамантавалі, а два перадало нам галаўное прадпрыемства. Іх таксама прывялі ў парадак. Акрамя таго, Рагачоўскі завод «Дыяпраектар» аддае нам у бясплатнае карыстанне на паўгода круглы шліфавальны станок. А калі наладзім вытворчасць вырабаў з ПВХ, мяркуючы, з'явіцца магчымасць абнавіць абсталяванне за асабістыя сродкі, — канстатую Анатоль Андрэевіч.

Дадам, што «Свет» працуе рэнтабельна. Штомесяць выпускаецца прадукцыя на 790 млн рублёў. «Магчыма, для прадпрыемстваў-гігантаў гэта дробязь, а для нашага невялікага завода — рэальныя грошы», — лічыць Анатоль Радчыкаў. Завод выконвае асноўныя паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця, дэведзеныя Міністэрствам прамысловасці і галаўным прадпрыемствам.

Сёлета на прадпрыемстве дасягнулі сярэднямесячнай зарплаты ў 4 млн 180 тысяч. Тут разумеюць, што стабільнасць у калектыве залежыць не толькі ад добрых умоў працы, але і дастойнай заробку. У іншым выпадку канкурэнты перацягнуць да сябе кадры. Тым больш, што побач, пад кожным, такі гігант індустрыі, як Беларускі металургічны завод, дзе з задавальненнем прымуць спецыялістаў. Сацыяльны пакет фарміруецца, зыходзячы з фінансавых магчымасцяў. У залежнасці ад стажу работы на прадпрыемстве прадастаўляюцца дадатковыя дні да водпуску, матэрыяльная дапамога на адрамантаванне. «Калі людзі звяртаюцца па беспаспартную пазыку, каб адрамантаваць дом ці вырашыць іншыя пытанні, — не адмаўляем. А нядаўна паступіла прапанова ад работнікаў увесці медыцынскае страхаванне. Думаю пытанне ў перспектыве вырашыцца», — лічыць Анатоль Радчыкаў.

Дадам, што Анатоль Андрэевіч узначалівае прадпрыемства з 5 красавіка мінулага года. Але нават за гэты кароткі час перамяніў да лепшага на заводзе відцы нязборочнымі вокнамі. А самае галоўнае, што ён з павагай, клопатам ставіцца да кожнага чалавека ў прыватнасці і да калектыву ў цэлым.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ, Алена ДАУЖАНОК, Любоў БЯЛЯЕВА (фота). УНП 40007477

■ Кватэрнае пытанне

ПЛЮС ПРАЦЭНТЫ, ДЫВДЭНДЫ...

Мы з мужам і дачкой жывём у кватэры яго бацькоў, збіраемся будаваць сваю, разлічваем на атрыманне льготнага крэдыту. Патлумачце, ці ўлічваюцца пры вызначэнні сукупнага даходу на кожнага члена сям'і дэпазіты і працэнты па іх, а таксама матэрыяльная дапамога па месцы працы?

С. Дзенісеня,

Мінскі р-н.
Для аднясення грамадзяніна да катэгорыі малазабяспечаных ім падаюцца звесткі па ўстаноўленай форме аб сукупным даходзе і маёмасным становішчы сям'і ў орган, у якім ён стаіць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў.

У адпаведнасці з Палажэннем аб аднясенні грамадзян да катэгорыі малазабяспечаных працаздольных для атрымання дзяржаўнай падтрымкі пры будаўніцтве (рэканструкцыі) або набыцці жыллага паміжкання (зацверджана пастановай Савета

Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2000 г. № 1955) сукупны даход сям'і складаецца з даходаў усіх членаў сям'і (з усімі відамі даплат і надбавак), якія ўключаюць, у прыватнасці, дывідэнды і працэнты па дэпазітах, акцыях і іншых каштоўных паперах, зберажэнні, выйгрышы, а таксама працэнты па ўсіх відах укладваў па ўстановах банкаў і па дзяржаўных казначэйствах абвясцецтвах.

Што датычыцца матэрыяльнай дапамогі па месцы асноўнай працы ад юрыдычных асоб або індывідуальных прадпрыемстваў работнікамі, якія стаіць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, у пералічаныя юрыдычныя асобы або індывідуальныя прадпрыемствы на аплату кошту будаўніцтва (рэканструкцыі) або набыцця жыллага паміжкання, то яна, згодна з названым палажэннем, не ўлічваецца ў сукупным даходзе сям'і.

Віктар САВІЦКІ.

КАБ ДЗЕЦІ БЫЛІ ЗДАРОВЫЯ

У БРЭСЦЕ ПАСЛЯ РЭКАНСТРУКЦЫІ АДКРЫЎСЯ ДРУГІ КОРПУС АБЛАСНОЙ ДЗІЦЯЧАЙ БАЛЬНІЦЫ

Завяршэнне рэканструкцыі цэлага корпуса лясчэбнай установы — гэта, сапраўды, падзея, якой чакалі ў абласным цэнтры. Дзіцячая бальніца — аб'ект асаблівых. Рэканструкцыю яе пачалі яшчэ ў 2005 годзе. Спачатку аднавілі аддзяленне анестэзіі і рэанімацыі, а таксама аперацыйны блок. Усе аснашчаны сучасным абсталяваннем. Потым былі выраблены дакументы на рэканструкцыю лясчэбнага корпуса на 120 ложкаў, які называюць корпусам «В». Работу распачалі ў 2010 годзе. «Будынак, узведзены ў далёкім 1958 годзе, давялося разваліць зусім, засталася адны сцены, — расказваў будаўнікі ПІМК-6 «Абслепбуд», — і зрабіць усё нанова». Трэба адзначыць, што з місіяй сваёй працаўнікі будаўнічай арганізацыі справіліся дастойна. Бальніца сустрэла

небывальнаю прыгожым інтэр'ерам, бездакорным аздабленнем падлогі, сцен, столі.
— Усяго на рэканструкцыю затрачаны 23 мільярды рублёў, — адзначыў галоўны ўрач установы Алег Васільчук. — Набыта фізіятэрапеўтычнае абсталяванне, аснашчаны аддзяленні неўралогіі і кардыя-рэўматалогіі, куплены апарат для размяржвання плазмы, нейраэцэфалаграф.
Палаты аддзялення гастрэнтэралогіі з'яўляюцца чысцінёй і святлом. У асноўным яны разлічаны на чатыры пацыенты. У некаторых мамы знаходзяцца разам з дзецьмі. Адна з іх, Марына Піліпенка, заўважыла, што ўмовы яе знаходжання з дзіцём нагадваюць санаторныя.
Пераарэцце сімвалічную стужку пры ўрачы адноў і новы корпус прыехаў старшы

на аблвыканкама Канстанцін Сумар. — У нас пастаянна вядзецца будаўніцтва аб'ектаў аховы здароўя маленькіх грамадзян, — сказаў кіраўнік вобласці. — Зараз узводзіцца спальны корпус рэабілітатыйнага цэнтры «Тонус» для дзяцей, хворых на ДЦП. На падыходзе — дзіцячая паліклініка па вуліцы Кіжаватава.
Напрыканцы, пасля невялікай экскурсіі, губернатар спытаў у журналістаў: «Ну што, вам спадабалася?»
Не магло не спадабацца, не мог не парадаваць аб'ект, да ўзроўня якасця павін-



Фота: Іванчук А.А./Ф.А.

Канстанцін Сумар у палаце.

ны імкнучца ўсе астатнія ўстановы аховы здароўя дзяцей. А медыкі ўжо асцярожна выказваюцца за неабходнасць будаўніцтва корпуса інфекцыйнага аддзялення дзіцячай бальніцы. Гэта надзённая патрэба Брэста і вобласці.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

■ Зваротная сувязь

«ДЛЯ ЖЫХАРОЎ СКАСАВАНЫХ СЕЛЬСАВЕТАЎ УВЯДЗЁМ ДАДАТКОВЫ РЭЙС»

У артыкуле «Дзесяць разоў мёр і то не вер» («МС» за 22 мая г.г.) мы надрукавалі вытрымкі з ліста старшыні савета ветэранаў Камянкаўскага сельсавета Уздзенскага раёна, старэйшыны вёскі Гарадок Зінаіды Яўгенаўны Манкевіч. Жанчына піша, што іх сельсавет, які займае даволі вялікую плошчу, аб'ядноўваюць з Лашанскім сельсаветам. Сельвыканкам хочучь зрабіць у цэнтры паміж гэтымі сельсаветамі, у вёсцы Слабада, дзе няма нават адміністрацыйнага будынка. І гэта пры тым, што ў аграгарадку Войкава ёсць уся інфраструктура: дзіцячы садок, школа, клуб, бібліятэка, пошта, банк

і галоўнае — прыгожы адміністрацыйны будынак сельвыканкама. Больш за тое, у тую вёску, з якой ім прапаноўваць аб'яднацца, не ходзяць ад іх аўтобусы...»
Па просьбе жыхароў Гарадка, якія пасля выхату артыкула тэлефанавалі ў рэдакцыю, мы звярнуліся па каментарый да старшыні Уздзенскага райвыканкама Вячаслава Пачольчыка. І атрымалі вост такі адказ: «Уздзенскі раённы Савет дэпутатаў расшэннем сесіі ад 30 красавіка даў згоду на ўтварэнне Слабада-Пырашаўскага сельсавета з уключэннем у яго склад зямель Камянкаўскага і Лашанскага сельсаветаў з размешчанымі на іх на-

■ Верш з канверта

НЕБЯСПЕЧНЫ БУКЕТ

За мястэчка, дзе палеткі, Дзеці рушылі па кветкі, Каб прывесці іх адтуль Для матулек, для бабулё.

Калы жыта, з краю поля, Васілько было даволі. Каласы гамоняць, спеюць, Побач — макі чырванюць.

У нябёсах гоман звонкі, Воддаль — белыя рамонкі Нешта шпэцнуць над вадою... А вось гэта — што такое?

Плачучь з горада унучкі І чамусьці дзміўць на ручкі: — Вой... Якія пухіры! — Пакусалі камуры?..

Ці грэзюць яны вост гэтак? Крапіва... у двух букетах!

Бо чырвоным макама смелым І, як снег, рамонак белым, Васількам, бы тое неба, І зялёны ж колер трыба!

Сцяпан ЦАРЫК.

г. Брэст.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Курганная в г. Минске»

Информация о застройщике: Застройщик: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЕРБЕЛИНВЕСТ», зарегистрировано Минским горским решением от «03» января 2013 года в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191068402. Адрес: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, д. 58, 2-й этаж. Режим работы: пн.—пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон: (017) 296-69-91, факс: (017) 296-69-90. По настоящему проекту организация не осуществляет функции застройщика жилых домов и иных объектов недвижимости. Информация о проекте строительства: Застройка шести домов 3-й и 4-й очереди. Цель проекта строительства — строительство шести 9-этажных многоквартирных жилых домов №№ 03/1, 03/2, 03/3, 03/4, 04/1, 04/2 по генплану: - 3-я и 4-я очереди строительства — блок-секции серии М46-У1 ОАО «МАГПИД». Задание каждого многоквартирного жилого дома запроjektовано в 1-й очереди. Общая площадь жилых зданий №№ 03/1, 03/3, 04/1 по генплану 2 645,01 м², из них жилых помещений (квартир) — 52, из них: однокомнатных — 42, двухкомнатных — 10. Общая площадь жилых зданий №№ 03/2, 03/4, 04/2 по генплану 2 651,31 м², из них жилых помещений (квартир) — 2 309,25 м². Количество жилых помещений (квартир) в каждом доме — 53, из них в: однокомнатных — 43, двухкомнатных — 10. Каждая секция оборудована мусоропроводом, одним пассажирским лифтом. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения (остекленные лоджии). Конструкция здания — сборные железобетонные конструкции с эффективными минераловатными утеплителями. Высота этажа — 2,7 м. Объект долевого строительства расположен в г. Минске в границах ул. Курганная — ул. Космонавтов с севера — вдоль лесопарковой зоны по проектируемой улице № 1, с запада и юга существующей усадебной застройкой по ул. Курганной, с востока существующей жилой застройкой по ул. Космонавтов. Начало строительства 3-ей очереди — май 2012 г. Начало строительства 4-ой очереди — ноябрь 2012 г. Ориентировочные сроки окончания строительства жилых домов 3 и 4 очереди — август 2013 г. Застройщиком получены: - экспертное заключение Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (РУП «Главгосстройэкспертиза») от 20.04.2012 г. № 279-15/12; - экспертное заключение Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (РУП «Главгосстройэкспертиза») от 17.10.2012 г. № 939/15/12; - заключение Минского городского исполнительного комитета «Об изъятии, предоставлении земельных

участков и разрешения строительства»: № 2320 от 08.10.2010 г.; № 4023 от 27.12.2012 г.; № 341 от 14.02.2013 г.; № 894 от 11.04.2013 г.; - решение Минского городского исполнительного комитета от 10.05.2012 г. № 1457-О продлении (прекращении) срочных прав на земельные участки, предоставленные земельным участкам в целях продления срочных прав на них и внесения изменения в решение Мингорисполкома.» - решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ, строительства и реконструкции объектов, внесения изменений в проектно-сметную документацию и завершения строительства объектов по проекту с изменениями, внесения изменений в решения Мингорисполкома № 1041 от 29.03.2012 г., от 09.08.2012 г. № 2565; - разрешение специализированной Инспекции департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску на производство строительно-монтажных работ № 2-203Ж-067/10 от 11.10.2010, 05.11.2010, 28.12.2010, 27.01.2011; 10.08.2012 г.; - разрешение специализированной Инспекции департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску на производство строительно-монтажных работ № 2-203Ж-044/12 от 21.11.2012 г. Застройщиком на праве временного пользования на период строительства выделены земельные участки площадью 3,7575 га (свидетельство о государственной регистрации №500/986-3352) и 0,0093 га (свидетельство о государственной регистрации № 500/986-3351). Генеральный подрядчик ООО «СУ-75». Заключение договоров создания объектов долевого строительства будет проводиться поэтапно. Для физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридические лица и индивидуальные предприниматели предлагаются к заключению по договорам создания объектов долевого строительства квартиры (однокомнатные, двухкомнатные, общей площадью от 37,49 м² до 67,67 м²). Стоимость одного метра квадратного жилых помещений эквивалента 1500 (одна тысяча пятьсот) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь. Стоимость неизменна до окончания строительства. Указанная в настоящей проектной декларации цена за 1 м² общей площади по проекту соответствующих квартир и их количество считается действительным до момента опубликования новой декларации. Уплата цены договора производится должником единовременно либо поэтапно в установленный договором период по графику платежей, который является неотъемлемой частью договора (и.9 Правил заключения, исполнения и расторжения договора создания долевого строительства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 15.07.2006 г. № 396). Работы по внутренней отделке жилых помещений, выполняемые Застройщиком: - бетонная подготовка под укладку полов, гидроизо-

ляция полов в санузлах без окраски стен и потолков; - электрооснащение — поквартирная разводка электропроводки с установкой розеток, электросчетчиков и выводом на кухню для подключения электроплиты; - вентиляция — естественная; - горячее и холодное водоснабжение — стояки с приборами учета, установка и подключение унитаза, выводы для кухни и ванны; - канализация — стояки с поквартирной разводкой трубопроводов к точкам подключения; - отопление — водяное; - телефонизация, радиофикация, телевидение — поквартирная разводка. Внутренняя отделка мест общего пользования: общие коридоры, лифтовые, лестничные пролеты, входные группы, технические помещения. Иные работы по внутренней отделке Застройщиком не выполняются, в том числе не устанавливаются внутренние дверные блоки, а так же не производится чистовая отделка помещений. Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет в общей долевой собственности дольщиков после ввода объекта в эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые, вентиляционные и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механические, электрические, сантехнические и иное оборудование, находящееся за пределами жилых и (или) нежилых помещений, но обеспечивающее их жизнедеятельность, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания. Данное имущество поступает в общую собственность дольщиков, если финансирование этих объектов производилось дольщиками, и передается Застройщиком по акту приема передачи представителю товарищества собственников, если на момент ввода дома в эксплуатацию это товарищество создано. В случае если такое товарищество не создано, лицу, определяемому общим собранием Дольщиков, либо уполномоченному местным исполнительным и распорядительным органом. После выполнения строительно-монтажных работ на прилегающей территории жилого дома будет выполнено благоустройство и озеленение согласно утвержденного генерального плана. Срок действия настоящей проектной декларации — до момента опубликования новой проектной декларации, которая отменяет действие опубликованных ранее. Информацию по объекту долевого строительства и условиям заключения договоров можно получить в полномочном представительстве организации ООО «РиэлТХаус», лиц. № 02240/225, 18.05.2011-16 Министр Республики Беларусь, риэлт. услуги. Ул. Сурганова, д. 58, 191441618 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 58, 2-й этаж, пом. 3, каб. 2 тел.: (017) 202-02-45, (029) 504-08-20.

■ Чалавек чалавеку

ЯК ГЛАША ДАМАШНЯЙ СТАЛА

Мой знаёмы Аляксандр Смірноў сабраўся з сям'ёй у гіпермаркет па пакупкі... Заўвё машыну, але адчуў: нешта «не тое» з дном. Выршыў паглядзець, што там і убачыў ката. (Хаця, як пазней высветлілася, гэта была кошка). Жывёлу заціснула паміж паддонам і карданым валам.
Аб самастойным вызваленні не магло быць і размовы. Кошка шыпела, не давалася ў рукі. Выклікалі выратавальнікаў. Тыя паралі ўзяць эвакуатар, адвезці машыну на СТА, зняць кардан...
Аляксандр паддамакравіў машыну, выклікаў ветурача. Той даў жывёле наркоз. Потым гаспадар сам зняў кардан і вызваліў няшчасную. У ветклініцы ёй зрабілі пераважык, бо на баку была вялікая апёкавая рана... Хіба магла таа кошка не стаць пасля гэтага паўнапраўным членам сям'і СмірныхЛЗКОЎ.

ЗАО «Агрэст» информирует акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров 10 июля 2013 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Филлимонова, 2.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение новой редакции Устава.

Считать недействительными страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному страхованию от несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 0528464.

ИНФОРМАЦИЯ
МГ УКП «Центр по приватизации» сообщает, что в аукционе по продаже оборудования, находящегося в собственности ОАО «Могилевский домостроительный комбинат», назначенного на 23 июля 2013 года **ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ** в лот № 4 — **Форма для изготовления надколенной плиты на 2 изделия НП на 2 изделия (инв. № 10100-1010) — 4 штуки.** Начальная цена продажи (без учета НДС) — 328 000 000 руб. Сумма задатка — 16 400 000 руб. **Полная информация опубликована в газете «Звязда» №114 (27479) от 2 июня 2013 г.**
Справки по тел. 22-21-78, 22-00-89.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

	Примечание	31.12.2012	31.12.2011 (Пересчитано)
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	14	62,693	60,055
Драгоценные металлы	10	-	-
Средства в финансовых организациях	15	31,538	51,307
Учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16	153,722	177,378
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	17	5,466	16,049
Кредиты клиентам	18	46,968	79,020
Основные средства и нематериальные активы	19	18,442	18,565
Инвестиционная собственность	20	-	6,784
Прочие активы	21	3,159	6,949
Итого активы		321,998	416,107
Обязательства			
Средства финансовых организаций	22	76,378	85,922
Средства клиентов	23	45,502	95,177
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	433	16,483
Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости	16	-	13
Обязательство по текущему налогу на прибыль		320	-
Обязательства по отложенному налогу на прибыль	13	147	893
Резервы	26	741	2,843
Прочие обязательства	27	1,741	2,580
Итого обязательств		125,262	203,911
Капитал			
Уставный капитал	25	296,739	296,739
Эмиссионный доход		1	1
Накопленный убыток	(100,004)	(84,544)	(84,544)
Итого капитал		196,736	212,196
Итого обязательства и капитал		321,998	416,107

Примечания на стр. 12 – 59 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ЗАО «ИнтерПэйБанк»
www.ipaybank.by
ул. Некрасова, 114, г. Минск, 220068, Республика Беларусь
Телефон: +375 17 287 83 21

Лицензия на осуществление банковской деятельности №19, выдана Национальным банком Республики Беларусь 03 июня 2013 года

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

	Примечание	2012	2011 (Пересчитано)
Процентные доходы		38,740	28,894
Процентные расходы		(17,273)	(9,988)
Расходы от отражения субординированного займа по амортизированной стоимости		-	(8,353)
Чистые процентные доходы	6	21,467	10,553
Комиссионные доходы		11,789	6,537
Комиссионные расходы		(1,689)	(2,432)
Чистые комиссионные доходы	7	10,100	4,105
Чистый убыток по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями		(1)	-
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	8	4,676	111,338
Чистый (убыток) / прибыль по операциям с финансовыми инструментами, учитываемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9, 16	(1,970)	957
Чистая прибыль / (убыток) по операциям с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи	17	330	(101)
Чистая прибыль по собственным выпущенным долговым ценным бумагам		5	-
Прочие доходы	10	7,321	628
Операционные доходы		41,928	127,480
Расходы на персонал	11	(15,851)	(14,053)
Амортизация основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности	19, 20	(2,629)	(1,888)
Прочие расходы	12	(30,034)	(13,754)
Изменение резервов под обесценение финансовых активов	15, 17, 18	26,308	(81,278)
Изменение резервов	26	1,668	(2,533)
Прибыль до налогообложения и отражения убытка по чистой монетарной позиции		21,390	13,974
Расходы по налогу на прибыль	13	(550)	(2,183)
Прибыль до отражения убытка по чистой монетарной позиции		20,840	11,791
Убыток по чистой монетарной позиции в связи с инфляцией		(36,300)	(90,634)
Убыток за отчетный период		(15,460)	(78,843)
Прочий совокупный доход за отчетный год		-	-
Итого совокупный убыток за отчетный год		(15,460)	(78,843)

Примечания на стр. 12 – 59 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

	Примечание	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Накопленный убыток	Итого капитал
Остаток на 31 декабря 2010		178,939	-	(5,701)	173,238
Убыток за отчетный период		-	-	(78,843)	(78,843)
Прочий совокупный доход за год		-	-	-	-
Операции с собственниками, отражаемые напрямую в капитале					
Увеличение уставного капитала	26	117,800	1	-	117,801
Остаток на 31 декабря 2011		296,739	1	(84,544)	212,196
Убыток за отчетный период		-	-	(15,460)	(15,460)
Прочий совокупный доход за год		-	-	-	-
Операции с собственниками, отражаемые напрямую в капитале					
Остаток на 31 декабря 2012		296,739	1	(100,004)	196,736

Примечания на стр. 12 – 59 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

	Примечание	2012	2011 (Пересчитано)
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения и отражения убытка по чистой монетарной позиции		21,390	13,975
Амортизация	19, 20	2,629	1,888
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности		4,510	20
Резервы под обесценение финансовых активов	15, 17, 18	(26,308)	81,278
Резервы	26	(1,668)	2,533
Чистое изменение справедливой стоимости		(14)	13
Начисленные процентные доходы и расходы		(1,534)	(3,219)
Расходы от отражения субординированного займа по амортизированной стоимости		-	8,353
Нереализованные курсовые разницы	8	(10,420)	(27,869)
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(11,415)	76,972
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:			
Кредиты клиентам		37,039	(89,865)
Средства в финансовых организациях		23,310	(73,580)
Драгоценные металлы		(9)	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5,350	(48,214)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			



6

Настасся ЦІХАНОВІЧ:

«ЧАЛАВЕК, ЯКІ РАЎНУЕ, РОБІЦЬ ГОРШ ТОЛЬКІ САМОМУ САБЕ»

Настасся Ціхановіч пашанцавала нарадзіцца ў сям'і знакамітых бацькоў. Так, яна — дачка Аляксандра Ціхановіча і Ядзвігі Паплаўскай. Але самае галоўнае: Настасся — асоба яркая і прыцягальная. І ў гэтым у мяне была магчымасць пераканацца падчас інтэр'ю.

— Настасся, вы нарадзіліся на мяккі Стральца і Казярога: якія рысы характару перанялі ад першага, а якія — ад другога? Ці выбіраеце сяброў з улікам таго, наколькі яны могуць быць сумяшчальны з вамі па астралагічных паказчыках? І, наогул, верыце ў астралагію?

— Я не аматарка астралагіі. На мой погляд, гэтая галіна ў многім пераходзіць межы — у прыватнасці, у тым, што датычыцца прадказанняў будучыні. Лічу, што ёсць рэчы, дасягальныя для нашага разумення, і тыя, якія нам не належыць ведаць. На ўсё, што з намі адбываецца, ёсць воля Божая. Мы сустракаем тых людзей, якія павінны сустраць, і трапляем у тыя абставіны, у якія павінны трапіць. А неабходна гэта для таго, каб мы навучыліся цаніць, разумець, любіць іншых людзей і ўсё тое, што нам даецца Богам, і быць шчаслівымі. Як гэта і было наканавана з самага пачатку.

— Вы — гаспадыня свайго лёсу? Наколькі тое, што нарадзіліся ў знакамітай сям'і (не магу пра гэта не запытаць) адбілася на вашым жыцці? Вам бацькі дазволілі абраць той шлях, які вы захацелі, ці ўсёж давялося падпарадкаваць іх волі?

— Кожны чалавек — гаспадар свайго лёсу. Ці, хутэй, су-гаспадар, яго су-творца разам з Божай задумай. Тое, у якой сям'і ты нарадзіўся, безумоўна, уздзейнічае на твой лёс. Я належу да сям'і бліскучых музыкантаў у некалькіх пакаленнях, да сям'і, дзе не прынята навязваць дзецям нейкую будучыню ці нейкія бацькоўскія мары. Таму з упэўненасцю магу адказаць, што свой шлях я выбрала сама.

— А вам не было сумна займацца музыкой з 4 гадоў у той час, як вашы аднагодкі бестурботна веселіліся і гулялі ў двары?

— Я таксама бестурботна веселілася і гуляла з імі ў двары, але пасля заняткаў па музыцы...

— Якія сёння цяжкасці ці даводзіцца пераадольваць на шляху да поспеху? Поспех — гэта велічыня пастаянная ці яна патрабуе бесперапыннай працы над сабой?

— Мяркую, што лёгкіх дарог не існуе. Проста ёсць унутранае адчуванне, што вось гэта, напры-

клад, я раблю правільна, а вось над гэтым неабходна яшчэ папрацаваць, а вось тое трэба пакуль наогул пакінуць... І тады, калі абраны дакладны кірунак, нават самыя цяжкія дзверы так ці інакш пачынаюць перад табой адчыняцца. Тлумачыцца гэта тым, што ты робіш пэўныя захады, каб знайці патрэбны ў такім выпадку ключык.

— Ці жаночая гэта справа — прадзіраваць буйныя праекты? Вам было лёгка падналіваць сваёй волі мужчын і прымушаць іх працаваць на поспех «Зорнага дыпламанса» — першай беларускай «Фабрыкі зорак» ці агульнявадомага «Еўрафэсту»?

— Гэта ўсё творчыя праекты, у якіх вялікую ролю адыгрывае работа ў камандзе. А ў гэтым выпадку не мае значэння, хто ты — мужчына ці жанчына. Хутчэй усё залежыць ад узроўню тваёй зацікаўленасці ў ажыццяўленні праекта і ад прозрыяналізму, без якога немагчыма вырашаць розныя задачы.

— Ваша творчая прафесія дапамагае ці перашкаджае вам у асабістым жыцці? Як ставіцеся да навязлівых мужчын-паклоннікаў пасля канцэртаў? Паўна ж, многія імкнучыся дабіцца вашай увагі...

— Усе мае паклоннікі — людзі вельмі інтэлігентныя, і іх увага ў асноўным працягнецца ў прыгожых верхах ці ў пляшчотных электронных паштоўках, якія я рэгулярна атрымліваю ў сацыяльных сетках. І, вядома ж, у букетах кветак, якія мне таксама часта дораць пасля канцэртаў.

— Хто сёння самыя галоўныя людзі ў вашым жыцці, у тым ліку асабістым?

— Мая сям'я — мой сын і мае родныя. А таксама — блізкія сябры, за якіх я ўдзячна Богу.

— Ці верыце ў каханне? І што ў ім самае галоўнае?

— Самае галоўнае ў каханні... само каханне. Астатняе прыкладзецца.

— Ці даводзіцца вам калі-небудзь раўнаваць «другую палову»? Як спраўляліся з негатывнымі эмоцыямі і што маглі б у гэтым сэнсе параіць чытацкам?



— Калі чалавек раўнуе, то ён такім чынам дэманструе, што лічыць іншага сваёй уласнасцю. Гэта вельмі цяжка — не раўнаваць. Асабліва тады, калі моцна закаханы. Але мне здаецца, што трэба разумець: чалавек, які раўнуе, робіць горш толькі самому сабе. Нават калі гэта раўнаваць без падставы, мае сэнс задумацца над тым, што, магчыма, у адносінах узніклі пытанні, якія неабходна тэрмінова вырашаць. Да таго ж наўрад ці чалавек, які кахае па-сапраўднаму, будзе даваць падставы для такіх негатывных эмоцый, як раўнасць.

— Як ставіцеся да свабодных адносін у шлюбе, калі муж і жонка пакідаюць за сабой права на здраду?

— Калі людзі вырашаюць жыць разам, то гэта ўжо некалькі дзюна выглядае — «свабодныя адносіны»... Гэта, лічу, падмена паняццяў. Навошта тады жыць разам, калі так пужае адказнасць за партнёра?..

— Ці ёсць у вас нейкія сакрэты ў тым, як захаваць інтарэс мужчыне на доўгія гады?

— Трэба, найперш, знайсці каханне ў самой сабе... І да самой сябе... А таксама радаць — проста і шчыра кахаць...

Гутарыла Гелена АВЕЛА.

■ Нататнік Яго жонкі

ДАЛЕЙ, ЧЫМ СЯГАЕ ЗРОК

Святлана ДЗЯНІСАВА, галоўны рэдактар часопіса «Маладоць»



Люблю ехаць у машыне побач з Ім: мая левая рука ў Ягонай правай. І разам пераключаць хуткасці. І каб спяваў Робі Уільямс. Supreme. І каб Робі Уільямс час ад часу перабіваў наш Арчы. Якім-небудзь сваім недарэчным камментарыем. Каментарый гэты на самым цікавым месцы пера-

рываецца Яго трапнасцю. Апошнім часам ледзь не кожная паездка за межамі горада суправаджаецца дасціпнымі спрэчкамі гэтых абодвух. «Дрэнная ўмовы прыёму», — скардзіцца Арчы, калі наша «Кіа» зварочвае на акую-небудзь сельскую гравейку. «А ты думаеш, табе тут лафа будзе?» — чуецца ў адказ.

Навігатар Арчы з'явіўся ў нас мінулым летам. Часопіс «Маладоць» тады якраз пачынаў зводзіць чытача ў бок іранічнай романтикі «Чамаданам з кракадзілавай скуры» Алёны Беланожкі. Ну, і Арчыбальду, такім чынам, буйна пашчасціла. Бо атрымаць імя ў гонар плюшавага звярка невядомай пароды, што скакаў з боку ў бок на лабавым шкле ў аўто гераніі аповесці, — гэта, што ні кажы, пачэсна. Наш Арчы, як і той, «маладоцьскі», толькі-толькі даведаўшыся, што ён Арчы, адразу ж узяў на сябе самую творчую ініцыятыву, якая магчыма ў межах хоць і буйнагабарытнага, але ўсяго толькі аўтамабіля, і пачаў уздзейнічаць на нас самым адпаведным чынам. «Праз трыста метраў вазьміце правей», — даводзіў ён. А калі правей «бралі», абураліся найкрасцейшым са сваіх тонаў: сышлі, маўляў, з маршрута. Апошнім часам ён, праўда, часцей маўчыць: баіцца, небарака, парушыць сувязь са спадарожнікамі, з якой у яго відэаочныя праблемы. Жартуюна сварачыцца з Арчыбальдам, мы, вядома, не перастаем разумець, што без яго шмат якія нашы падарожжы былі б або зусім немагчымымі, або не зусім цікавымі.

Успамінаю, як ён дапамагаў нам шукаць сярод косяўскага лесу палац Пуслоўскіх, такі ганарлівы ў рашэнні застацца на самоце і такі безнадзейна мудрагелісты ў апошніх сваіх набытках. І як лёгка вывёў пасля на карчму «У Таўдэўша», дзе трэба было падсілкавацца як след перад аглядам Сапегавіцкіх руін у Ружанях. Бо адна справа — шараговая турыстычная цікаўнасць, якая не заводзіць далей, чым сягае зрок, і зусім іншая — авантурная спроба спусціцца ў сутэрні. Тут, што ні кажы, патрэбны вынаходлівае Індыяны Джонса і сіла Лары Крофт. даць якія здольныя, далібог, толькі стравы, прыгатаваныя ў антуражы старых корчмаў.

Люблю старыя корчмы. Замоўчы маладзенькай бульбы, запечанай з кропам і рулькай — для Яго і нешта кшталту шпарагаў у сырным соусе — для сябе. Шкада толькі, што корчмаў, дзе падаецца нешта такое (ужо не кажучы пра калдуны графа Тышкевіча, сапраўднага, з грыбамі і вэнджанай шынкай, ці вершачку кухмайстарскую, ці які-небудзь млявы радзівілаўскі гуляш з аэрымі цукатамі) або не існуе, або мы дрэнна шукалі. Старая добрая сапжачанка ля аднайменных руін не падаецца — гэта я ведаю дакладна. Не ведаю толькі чаму.

Люблю падарожнічаць па Беларусі. Калі начуеш у наміце дзе-небудзь на беразе возера, набудзіўшыся да пакатунку па сходных фартэцыі, краіна, не скажы каб надта маладая, робіцца раптам проста домам — з ігліцай-падлогай, століку ў зорачкі і калабком-месяцам, што пакарліва стыне на падаконні. Калі сто разоў на ноч цябе будзіць, як табе здаецца, шоргат камышоў, а пад раніцу ад прыхаваных на сняданкам гарадзенскіх паўштэтаў застаюцца толькі «скарывачкі» і цябе замест крыўды разбірае замілаванне...

Пра тое, што б было, калі б гэтага не было, лепш не думаць. Дрэнна, калі, як сказаў бы наш Арчы, адключана знешняе сілкаванне.

■ Вясельны перапалох

ДЖЭЙМС БОНДУ — НАША «ГОРКА»!

Адбылося ў мінулае, калі цырымонія рэгістрацыі шлюбу была «прыязна-на афіцыйнай установе». Сёння беларускія жанкі і нявесты маюць магчымасць зрабіць гэты важны ў жыцці момант нестандартным і, што немалаважна, не такім, як у іншых. І ўжо ЗАГСу даводзіцца вызджаць да маладых — у замкі, музеі і нават на велатрэк...

Месца рэгістрацыі ячэйкі грамадства маладыя атрымалі магчымасць выбіраць пасля ўнясення змен у Кодэкс аб шлюб і сям'і. З'явіліся і іншыя новаўвядзенні. Да прыкладу, маладым цяпер прадастаўляюць магчымасць зарэгістраваць свой шлюб і ў нядзелю. А тым, хто па нейкіх прычынах спляшаецца стварыць сям'ю, можна зрабіць гэта праз тры дні пасля падачы заявы.

Раней распісання ў Беларусі было магчыма толькі па месцы прапіскі жаніха, нявесты ці іх бацькоў. Апошнім часам, калі паняцце «месца жыхарства» змянілася, можна было, напрыклад, аформіць часовую рэгістрацыю ў Мадзілёве і такім чынам атрымаць права зарэгістраваць шлюб у прыгожым гарадскім ЗАГСе. А зараз і рэгістрацыя не патрэбна, калі ласка, наладжваць цырымонію ў сталіцы ці іншым населеным пункце. Таксама з 1 студзеня гэтага года стала магчымым рэгістраваць шлюб не толькі ў афіцыйнай установе, але і ў памятных гістарычных месцах: у музеях, канцэртных залах і гэтак далей.

І маладыя імкнучыся арганізаваць уласную вясельную імпрэзу на свой манер. Камусьці дастаткова сціплай рэгістрацыі: у прызначаны дзень узяў з сабой пашпарты, прыхапіў сведак, пааставіў подпіс у канцільярскай кнізе — і ўсё. Хтосьці без помпы рэгіструе свае адносіны, так бы мовіць, не адыходзячы ад святочнага стала. А іншыя (гэта, дарэчы, кожная другая пара) да драбніц прадумваюць сцэнарыі першай сямейнай урачыстасці, каб у ёй было як мага больш яркіх і нават дзёрзкіх момантаў...

Дык якімі традыцыямі аддаюць перавагу беларускія маладыя? І ці паспяваюць за іх смелымі задумамі ЗАГСы? Аказваецца, усе аддзельны запісы актаў грамадзянскага стану апошнім часам укараняюць новыя формы работ.

— Можна прывесці шмат прыкладаў, калі ў афіцыйную цырымонію рэгістрацыі шлюбу па жаданні маладых прыўносіліся традыцыйныя рытмы культуры — польскай, украінскай, татарскай і іншых, — зазначае першы намеснік міністра юстыцыі Аляксандр Білейчык. — Нямала маладых лядзячэ вяселле па старадаўнім беларускім абрадах. Супрацоўнікі ЗАГСаў памятаюць урачыстасці, якія праводзіліся ў рыцарскім і байкерскім стылі, у традыцыйна часоў Вялікага Княства Літоўскага і Пятра I, і нават у стылі Джэймса Бонда. Вядома, падобныя вясельныя цырымоніі праводзіцца па індывідуальных сцэнарыях.

Іх маладыя абавязкова ўзгадняюць з супрацоўнікамі ЗАГСаў.

Як правіла, найбольш крэатыўныя саюзы змацоўваюцца за межамі адміністрацыйных будынкаў, прычым папулярнацыя для выязнай рэгістрацыі карыстаецца пляцоўка Насвіжскага замка. І гэта цалкам натуральна, што густы новага і пакалення, у тым ліку і вясельныя, мяняюцца. Няма нічога дзіўнага і ў тым, што з цягам часу некаторыя звыклія нам вясельныя традыцыі за-бываюцца, хоць цяжка сказаць, чаму штосьці адыходзіць, а штосьці застаецца. Напрыклад, спецыяльнасць заўважылі, што зараз не ўсе маладыя хочучы шукаць заручальны прысцянак у кубку з зернем, але практычна ні адна пара не адмаўляецца ад абраду з ручніком.

Не так даўно Ноа Фалмар і Эрын Фінган з Брукліна сталі першай у свеце парай, якая згуляла вяселле ў бязважкіх касці. Цырымонія шлюбу прайшла на вышыні больш як сем тысяч кіламетраў над мысам Канаверал у Фларыдзе.

А яшчэ ў розных канцах свету вузмі Гіменая звязваюць сабе на дахах дамоў, у салонах аўтамабіляў, на беразе акіяна... І беларусы адставаць не збіраюцца. Бяруцца шлюбам у аграсдзібе, на велатрэку, у інтэр'ерах Мірскага замка, у славуцых мясцінах Полацка, на беразе Прыпяці...

Нярэдка без строгага касцюма і белай сукенкі, бо так хочацца чагосьці нестандартнага!.. Галоўнае, каб не страцілі сэнс самой дзеі і каб пара пранесла праз усё жыццё пад пачуццё, што калісьці звязала.

Вольга ШАН



■ Разумныя парады

КОЛЬКІ МОЖНА ЦЯРПЕЦЬ?

Рэўнасць — прыкмета кахання ці, наадварот, недаверу? І як змагацца з гэтым шкодным пачуццём, якое разбурыла не адзін шлюб? Расказвае псіхолаг Лілія АХРЭМЧЫК.



— Часта даводзіцца чуць, што рэўнасць — гэта прыкмета кахання. А вы як лічыце: кахання сапраўды без яе не бывае?

— На жаль, з адказам на гэтае пытанне не вызначыліся нават класікі. Адны з іх лічылі, што з рэўнасці пачынаецца каханне, другія — што каханне без рэўнасці немагчыма, а трэція меркавалі, што рэўнасць — гэта дровы для вогнішча кахання. Мне бліжэй сцвярджаюць, што «чалавек не тады раўнуе, калі кахае, а тады, калі хоча быць каханым». Рэўнасць — гэта прыкмета і кахання, і недаверу да другой паловы адначасова. Але ў большай ступені рэўнасць — гэта ўсё ж такі прыкмета няўпэўненасці ў тым, што цябе кахаюць, што ты заслугуеш гэтага моцнага пачуцця, а таксама няўпэўненасці ў сабе (у сваёй прыгажосці, розуме, дабрыні, выключнасці). А яшчэ рэўнасць — гэта і няўпэўненасць у тым, што ты можаш кантраляваць сваё жыццё, усё, што з табой у ім адбываецца. Самае галоўнае — у тым, што мы раўнуем нашага партнёра, ён не вінаваты, таму што не давер — гэта не яго, а наша пачуцце. Што нам перашкаджае цалкам давяраць «другой палове»? У гэтым жа можа быць шмат прычын. Сярод іх — былыя псіхалагічныя траўмы, магчыма, сямейныя гісторыі. У любым выпадку неабходна задумацца над тым, што знішчыла здольнасць давяраць каханаму чалавеку.

— Другая палова раўнуе. Ці можна нешта зрабіць у гэтым выпадку?

— Дайце сваіму партнёру ўпэўненасць у тым, што ён вам неабходны, што вы яго вельмі моцна кахаеце, тую ступень душэўнай думкі аб магчымасці вашай здрады. Дайце яму ўпэўненасць у сабе! А гэта можна зрабіць пры дапамозе псіхалагічных «пагладжванняў» накіталі: «Ты ў мяне самы лепшы», «Я цябе так цаню, ты столькі для мяне робіш», «Я вельмі добры муж (жонка)», «Я табой ганаруся» і гэтак далей. Дэманструйце партнёру сваё каханне: рабіце для яго романтичныя вярчэрны, якія будуць пераходзіць у такія ж ночы, рытуйце падарункі, сюрпрызы. І тут, дарэчы, справа не ў кошыце, а ў вашым стаўленні да чалавека: напрыклад, папярэвае сэрца з пляшчотным подпісам, пакладзенае ў кішэню яго адзення, можа забяспечыць яму добры настрой на ўвесь дзень і надаць яму ўпэўненасці ў тым, што вы аб ім пастаянна думаеце.

І, безумоўна, не давайце падстаў для рэўнасці. Мне, напрыклад, дастаткова часта прыходзіцца чуць, як жанчыны са слязьмі раскаваюць: «Ён, нягоднік, прыраўнаваў мяне без падставы, а я толькі вельмі развіталася з аднакурснікам. Што з таго, што мы пацалаваліся са школьным сябрам у вусны?!». Ці яшчэ прыклад: «другая палова» убачыла доволі пікантнае СМС-паведамленне ад калегі па працы, а жонка тлумачыць: «Ой, гэта ты так з калегамі жартуем!» Падобныя выпадкі ваш партнёр успрымае як

заяццанні да іншага чалавека, што, зразумела, непрыемна. Таму засцерагайцеся ад неабдуманых учынкаў, шкадуіце сэрца і пачуцці «другой паловы». Калі ж заяццанні да іншых жанчын (мужчын) для вас — гульня, трэба мець на ўвазе, што ў вашага пастаяннага партнёра на гэты конт могуць быць свае ўяўленні аб ролі, якую ён павінен выконваць у такіх гульнях, і яны могуць не супадаць з вашымі ўяўленнямі на гэты конт. Калі вы гуляеце з агнём, то і рыхціцеся да наступстваў.

Але хочацца засяродзіць увагу яшчэ і на тым, што мы можам паўплываць на іншага чалавека ці змяніць яго настолькі, наколькі ён сам гэта нам дазволіць. Таму і пераканаць «другую палову» ў сваім каханне можна настолькі, наколькі вам жадаюць верыць. Калі ж рэўнасць пераходзіць усе дазволеныя межы, то і крокі павінны быць іншымі.

— Як адрозніць «звычайнага» раўніцця ад «паталагічнага»?

— Зрабіць гэта, на мой погляд, вельмі проста: калі ёсць падставы і «другая палова» раўнуе — значыць, партнёр псіхалагічна нармальны, а вось калі ён раўнуе без падстаў — гэта паталогія. І ў такім выпадку ўзровень паводзіны страчаюць усялякі сэнс, бо раўнівец усё роўна знойдзе сваё тлумачэнне любому вашаму ўчынку. І гэта ўжо хвароба. Калі псіхалагічна здаровы чалавек здольны кантраляваць любыя правыя сваёй рэўнасці, то паталагічны раўнівец гэтага рабіць не можа: рэўнасць цалкам зацімвае яго свядомасць, ідзе наперадзе любых яго думак і ацэнак. І тады пачынаецца: «Дзеля каго ты так апраўналася? Каму гэта так усміхнулася? Чаму прыйшла з працы на

5 хвілін пазней?» Рэўнасць у гэтым выпадку становіцца навязлівай ідэяй. Вылечыць такую паталогію вельмі складана, амаль немагчыма. Не супакойвайце сябе думкамі, што ваша мэта — стаць выратавальнікам для такога чалавека. Таму вам застаецца вырашыць толькі адно: ці гатовы вы пастаянна выконваць ролю ахвяры?.. Калі здольны з такім палажэннем змірыцца, то захавайце адносіны, калі ж роля ахвяры не для вас — падумайце аб іншым партнёры.

— А калі знешне ўсё добра: муж і кахае, і сям'ю збяспечвае, але жанчына пры гэтым нібы трымае ў залатую клетку? Ці трэба з яе вырывацца?

— Мы не можам гэта вырашыць за жанчыну. Вялікую ролю пры гэтым адыгрываюць другасныя выгоды. Напрыклад, муж не хоча, каб яна працавала?.. Дык, можа, яна і сама

не вельмі да гэтага імкнецца. У прыгожай сукенцы не дазваляе нават з сабакам пагуляць?.. Дык, можа, ёй у гэтым выпадку проста запрашаць сябровак дадому і там дэманстраваць сукенкі! Пастаянна правярае мабільны тэлефон?.. Калі ён дарагі і прыгожы, то няхай сабе правярае! З гэтага вынікае, што ўсё залежыць ад таго, з чым жанчына можа змірыцца, а з чым — не, што яе задавальняе, а што раздражняе. Бо калі клетка — не залата і пастаянны кантроль з боку мужа выклікае раздражненне, успрымаецца як знявага, то, мабыць, неабходна падумаць аб тым, каб змяніць партнёра. У кожнай жанчыны свая мяжа, за якой рэўнасць партнёра ўжо успрымаецца не як каханне, а як самая апошняя ступень знявагі. Трэба добра ўяўляць, перайшлі вы ў гэтым сэнсе рубікон ці не... І толькі ў гэтым выпадку прымаць канчатковае рашэнне.

— Ці трэба жанчыне «закрываць вочы», калі муж раўнуе настолькі, што пачынае біць? Вы згодны з выказваннем «б'е — значыць, кахае»?

— Калі муж б'е?.. То аднойчы можа і забіць. А рэўнасць — не апраўданне для забойства. Я ўпэўнена: у галаве псіхалагічна нармальнага чалавека павіна быць блакіроўка на забойства партнёра. Калі мужчына ці жанчына перайшла гэту мяжу, то, значыць, у псіхіцы адбыліся парушэнні. Згадзіцеся, гэта нармальна: так кахаў, што біў і забіў? Ці — так кахаў, што пастаянна прычынаў боль і пакуты?

Каханне — гэта калі імкнешся зрабіць «другой палове» добра, а не кепска ці балюча. Калі муж б'е жонку, то гэта сведчыць аб яго

асабістых страхах і няўпэўненасці. І баіцца ён у першую чаргу быць пакінутым.

Калі жанчына не дае падстаў для рэўнасці, а мужчына раўнуе і б'е, то гэта можа тлумачыцца толькі тым, што ён псіхічна хворы. Калі ж падставы былі, то і ў гэтым выпадку біць не мае сэнсу. Бо здрада — гэта ўжо паказчык таго, што адносіны разбураюцца, калі ад іх наогул яшчэ нешта засталася. Калі адзін з партнёраў перастае кахаць, то тут ужо біць не б'е — а былая пачуцці не вернецца.

Ці трэба развітацца з мужчынам, які так раўнуе, што пачынае біць?.. Гэта залежыць ад сцэнарыяў, якія ўсталяваліся ў гэтай сям'і. Напрыклад, адна кліентка мне гаварыла: «Затое, калі мы з ім мірымся, у нас такі секс!». Гэта ўжо відэочыны сцэнарыі адносіны паміж партнёрамі. Ён б'е, яна адчувае сябе вінаватай. Потым ён просіць прабачэння на калянах, яна даруе. І зноў ён б'е. Ён — садыст, яна — мазэхістка, а ў іх дваіх — узаемазалежныя адносіны, якія могуць доўжыцца усё жыццё. У якасці сцэнарыя не выключаны і правакацыйныя паводзіны з боку жанчын, калі яна падсведама робіць нешта такое, што выклікае ў партнёра агрэсію. Калі ж жанчына паводзіць сябе ўзорна і не разумее, чаму яна трапіла ў такую абставіну, то першае, што я ў яе пытаю: «За што вы сябе так не любіце?» Жанчына, якая змірылася з тым, што партнёр яе раўнуе настолькі, што лічыць магчымым падмацаць руку, нібы транслоне свету, што яе можна біць. Магчыма, гэта ідзе з яе бацькоўскай сям'і, дзе бацька біў маці, а тая цярпела. Так ці інакш, але калі мужчына б'е — гэта ўжо нездаровыя адносіны і жанчына ў гэтым выпадку дакладна рызыкуе. І ў яе толькі два выйсці з такой сітуацыі — працягваць іграць ролю ахвяры ці сікласці рэчы і пайсці.

Гутарыла Алена КАВАЛЁВА



Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29.
ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности от 19.04.2013 №6. УНП 100010078.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС на 1 апреля 2013 года

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 01.04.2013	на 01.01.2013
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		389 204,6	412 171,2
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		12 414,6	9 531,0
4	Средства в Национальном банке	1103		1 281 720,9	1 079 737,2
5	Средства в банках	1104		1 310 190,3	1 811 192,0
6	Ценные бумаги	1105		1 461 295,2	1 458 115,7
7	Кредиты клиентам	1106		12 017 298,7	11 179 917,7
8	Производные финансовые активы	1107		194,6	158,1
9	Инвестиции в зависимые юридические лица			15 060,0	13 970,8
10	Инвестиции в совместно контролируемые, юридические лица			-	-
11	Долгосрочные финансовые вложения	1108		149,4	149,4
12	Основные средства и нематериальные активы	1109		786 979,2	778 812,7
13	Имущество, предназначенное для продажи	1110		-	0,9
14	Деловая репутация			-	-
15	Прочие активы	1111		260 930,4	275 607,9
16	ИТОГО активы	111		17 535 437,9	17 019 364,6
17	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
18	Средства Национального банка	1201		363 255,7	311 495,2
19	Средства банков	1202		8 356 895,9	8 270 411,4
20	Средства клиентов	1203		5 715 261,4	5 464 897,4
21	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		391 465,7	332 433,5
22	Производные финансовые обязательства	1205		606,5	655,2
23	Прочие обязательства	1206		307 182,1	324 171,9
24	ВСЕГО обязательства	120		15 134 667,3	14 704 064,6
25	КАПИТАЛ				
26	Уставный фонд	1211		1 174 075,0	1 174 075,0
27	Эмиссионный доход	1212		-	-
28	Резервный фонд	1213		245 426,9	245 426,9
29	Фонд переоценки статей баланса	1214		481 088,0	494 840,7
30	Накопленная прибыль	1215		483 697,0	381 908,7
31	Всего капитал, принадлежащий головной организации-банку			2 384 286,9	2 296 251,3
32	Доля неконтролирующих акционеров			16 483,7	19 048,7
33	ВСЕГО капитал	121		2 400 770,5	2 315 300,0
34	ИТОГО обязательства и капитал	12		17 535 437,9	17 019 364,6

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2013 года

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 01.04.2013	на 01.04.2012
1	Процентные доходы	2011		452 089,2	423 845,9
2	Процентные расходы	2012		244 148,4	208 969,3
3	Чистые процентные доходы	201		207 940,8	214 876,6
4	Комиссионные доходы	2021		113 690,5	65 188,2
5	Комиссионные расходы	2022		28 427,4	18 172,7
6	Чистые комиссионные доходы	202		85 263,1	47 015,5
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		121,9	75,0
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		23 142,7	105,6
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		20 075,2	(53 552,4)
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		(11 183,0)	54 180,7
11	Чистые отчисления в резервы	207		65 363,7	68 487,1
12	Прочие доходы	208		58 700,9	10 992,0
13	Операционные расходы	209		169 447,3	91 208,4
14	Прочие расходы	210		23 731,0	13 127,1
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		125 519,6	100 870,4
16	Налог на прибыль	212		25 083,4	9 297,4
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		100 456,2	91 573,0
18	Базовая прибыль на простую акцию			-	-
19	Разводненная прибыль на простую акцию			-	-
20	Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц			1 332,1	822,2
21	Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц			-	-
22	Итого прибыль (убыток)			101 788,3	92 395,2
23	Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации-банку			97 675,5	92 300,8
24	Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)			4 111,8	94,4

И.о.Председателя Правления О.Г. Прохорчик Главный бухгалтер Л.А. Филиппова
Дата подписания 30 мая 2013 года

Консолидированная отчетность по банковскому холдингу включает в себя отчетность ОАО «Банк БелВЭБ», его дочерних компаний УСП «Белвнештранс», СЗАО «Международный энергетический центр», КОО «Внешкомстрой» ООО и ассоциированной компании ЗАО «Сильвага».

Консолидированная отчетность размещена на сайте www.bveb.by в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка / Квартальная финансовая отчетность / Квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь за 3 месяца 2013 года».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Открытого акционерного общества «Торфобрикетный завод «Цна» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одноэтажного кирпичного здания столовой с подвалом, инвентарный номер № 610/С-38577, общей площадью 366,0 кв.м, расположено на земельном участке площадью 0,0864 га (предоставлен на праве постоянного пользования), по адресу: Минская область, Борисовский район, Иканский с/с, д. Ганцевичи.

Начальная цена с НДС – 15 806 898 бел. руб.

Задаток 10% от начальной цены (1 580 600 бел. руб.), перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012108260016; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на р/с: в евро (EUR) – 3012108260032; в долларах США (USD) – 3012108260029; в российских рублях (RUB) – 3012108260045; в ЦЕВ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rft.by.

Аукцион состоится **30.07.2013 в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются **по 29.07.2013 до 12.00** по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

РУЭСР «Днепробуддпуть» филиал «Витебскводтранс» проводит открытые торги в форме аукциона по продаже мотоцикла «Днепр-11» инв. № 814, 6/у. Аукцион состоится 04.07.2013 г. в 14.00 по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 200. Сумма задатка для участия в аукционе — 60 000 рублей, задаток перечисляется на расчетный счет организатора № 3012116735012 в Центре банковских услуг № 207 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, УНН 300981186. Задаток должен быть перечислен не позднее 03.07.2013 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются до 10.00 04.07.2013 г. по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 200, либо по факсу: 8 0212 35 20 89. Контактный телефон: 80293183281, Юрий Михайлович.

К заявлению должны быть приложены доверенность на право участия в аукционе и на право подписания договора, свидетельство о регистрации организации или индивидуального предпринимателя, паспорт — если гражданин, копия платежного документа о внесении задатка.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 календарных дней с даты определения победителя аукциона. Затраты на проведение аукциона ложатся на победителя аукциона.

Уважаемые акционеры ОАО «Промэлектромонтаж»!
11 июля 2013 г. в 9 часов 30 минут СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕ СБОРЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- Повестка дня:**
- О досрочном прекращении закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ОАО «Промэлектромонтаж».
 - Объявление итогов закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ОАО «Промэлектромонтаж».
 - Утверждение решения о выпуске акций.
 - Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Местонахождение ОАО «Промэлектромонтаж»: **г. Минск, ул. Аранская, 13.**
Место проведения собрания: **г. Минск, ул. Аранская, 13 (первый этаж).**

Время начала регистрации участников: в день проведения собрания с 09 часов 00 минут по месту проведения. Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей акционеров – по паспорту и доверенности. Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 27.06.2013 г. С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 01.07.2013 г. по 10.07.2013 г. (с 9.00 до 17.00) по месту нахождения Общества, а в день проведения собрания – по месту проведения собрания.

УНП 100088916 *Совет директоров ОАО «Промэлектромонтаж»*

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта «Многоквартирные жилые дома в микрорайоне «Каменная горка-2» со встроенно-пристроенными помещениями в границах ул. Проектируемой № 6 и ул. Колесникова». Жилой дом № 46 по генплану

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХНОСТРОЙ», зарегистрированное решением Мингорисполкома от 17 июля 2003 года № 1193 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100980743, находящееся по адресу: город Минск, ул. Сторожевская, 8, помещение 9, кабинет 14 (свидетельство о государственной регистрации № 0092106, выдан Мингорисполкомом 28.07.2003). Режим работы: с 09.00 до 17.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Застройщик принимал участие в строительстве объектов: «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Аузова, 8» и «Многоквартирные жилые дома в микрорайоне Каменная Горка-5 со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Проектируемой № 3 (объект № 40 по генплану). Жилые дома №№ 40А, 40Б по генплану».

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Цели проекта строительства: строительство многоквартирного жилого дома.

Сведения об этапах и о сроках реализации проекта: этапы отсутствуют; сроки реализации: апрель 2013 г. – июль 2014 г.

Результаты государственной экспертизы проектной документации: экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» от 31.05.2012 № 305-60/12.

Сведения о месте нахождения строящегося многоквартирного жилого дома и его характеристики: 1-подъездный 19-этажный 126-квартирный жилой дом серии М 111-90 находится в границах улиц Проектируемой № 6 и ул. Колесникова в микрорайоне «Каменная горка-2» в г. Минске. Остекление лоджий: да. Технический этаж: да. Лифт: два. Помещение для хранения автомобилей и мотоциклов: нет. Погреба: нет. Помещение для размещения штатных работников товарищества собственников: нет.

Сведения о ценах на объекты долевого строительства (на дату опубликования проектной декларации) и их количестве, предлагаемых для заключения договоров в данном многоквартирном жилом доме:

тип квартиры	площадь по СНБ	стоимость 1 кв.м белорусских рублей	количество квартир	№ квартир
1к-2	44,91	12 150 000	9	72, 74, 76, 79, 81, 83, 86, 88, 90
2к-3	68,05	11 700 000	9	71, 73, 75, 78, 80, 82, 85, 87, 89
3к-4	85,55	11 700 000	3	77, 84, 91
ИТОГО			21	

При одновременной оплате дольщиком цены объекта долевого строительства дольщику предоставляется скидка.

Данные о правах застройщика на земельный участок: РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» застройщику выданы

свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельных участков и возникновения права на них от 19.03.2013 №№ 500/1323-1964 и 500/1323-1965 (земельные участки общей площадью 0,5788 га, в том числе: 0,1076 га в постоянное пользование для строительства и обслуживания; 0,4712 га во временное пользование на период строительства).

Границы земельных участков: ограничены с севера жилым домом № 40 по генплану; с юга – улицей Лидской; с востока – строительной площадкой дома № 43 по генплану; с запада – автомобильными парковками.

Данные об элементах благоустройства: автомобильная парковка на 43 машины-места; детская площадка, плиточное покрытие; озеленение территории с установкой малых архитектурных форм.

Количество в строящемся многоквартирном жилом доме самостоятельных частей, передаваемых застройщиком дольщикам после утверждения в установленном порядке акта приема в эксплуатацию жилого дома и связанных с ним иных объектов недвижимости: 21 квартира.

Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, не входящих в состав общего имущества в таком доме: административные встроенно-пристроенные помещения на первом этаже жилого дома.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме и иных объектах недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода в эксплуатацию указанных объектов долевого строительства дольщикам: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию строящегося многоквартирного жилого дома: июль 2014 г.

Сведения о договорах строительного подряда, заключенных застройщиком: договор строительного генподряда от 30.01.2013 № 9/05-13, заключенный с ОАО «МАПИД».

Условия ознакомления застройщиком дольщиков с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству: по согласованию с Застройщиком в установленном им время и в присутствии его уполномоченного представителя с соблюдением требований техники безопасности.

Уполномоченный представитель Застройщика: общество с ограниченной ответственностью «Сильвага»; г. Минск, ул. Я. Купалы, д. 17/30; тел. 8 017 222 38 91, 8 017 222 38 17, 8 029 318 38 91.



ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14
Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, (+375 33) 309 15 15

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ на 31 декабря 2012 года

	(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)	
	2012 г.	2011 г.
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	749 634	883 122
Средства в кредитных организациях	54 844	212 191
Производные финансовые активы	1 246 043	1 458 283
Кредиты клиентам	3 772 868	3 720 719
Активы, предназначенные для продажи	6 161	7 578
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2	2
Основные средства	297 057	289 722
Нематериальные активы	14 997	14 247
Отложенные активы по налогу на прибыль	6 373	2 943
Предоплата по налогу на прибыль	19 723	5 357
Прочие активы	55 060	37 934
Итого активы	6 222 762	6 632 098
Обязательства		
Средства кредитных организаций	1 698 916	3 261 475
Средства клиентов	3 647 062	2 429 233
Производные финансовые обязательства	1 585	219
Выпущенные долговые ценные бумаги	19 858	90 724
Резервы	31 764	10 049
Текущие обязательства по налогу на прибыль	2 955	19 991
Прочие обязательства	58 715	29 485
Субординированная задолженность	270 766	319 135
Итого обязательства	5 731 621	6 160 311
Капитал		
Уставный капитал	393 187	393 187
Эмиссионный доход	142 261	142 261
Накопленный дефицит	(64 352)	(63 661)
Фонд переоценки основных средств	20 045	-
Итого капитал, принадлежащий на акционеров банка	491 141	471 787
Итого капитал и обязательства	6 222 762	6 632 098

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

	(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)	
	2012 г.	2011 г.
Процентные доходы		
Кредиты клиентам	737 093	689 827
Средства в кредитных организациях	112 118	46 691
Инвестиционные ценные бумаги	36 045	12 894
885 256	749 412	
Торговые ценные бумаги		
	-	205
885 256	749 617	
Процентные расходы		
Средства кредитных организаций	(273 413)	(172 497)
Средства клиентов	(271 950)	(190 334)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(6 894)	(11 700)
Субординированная задолженность	(19 195)	(18 846)
(571 452)	(393 377)	
Чистый процентный доход		

У ПОШУКАХ ІМІДЖУ СВАЙГО ГОРАДА...



27 ЧЭРВЕНЯ ў МІНСКІМ ПАЛАЦЫ СПОРТУ ПРАЙШОЎ ФІНАЛ У КОНКУРСУ ПРЫГАЖОСЦІ «МІС МІНСК-2013». ПЕРАМОЖЦАЙ СЯРОД 27 КАНКУРСАНТАК СТАЛА ЯНА КАНЦАВЕНКА.



Даты Падзеі Людзі

1561 год — у Маскве было завершана будаўніцтва храма Васіля Блажэннага. Ён быў узведзены ў гонар узятца ў 1552 годзе Казані, сталіцы Казанскага ханства. Да канца XVII стагоддзя сабор быў самым высокім будынкам Масквы: яго вышыня — 60 метраў. Вобраз гэтага сабора не раз ставіў у тупік замежнікаў. Аднаму нямецкаму падарожніку здавалася, што храм створаны «больш для ўпрыгожвання, чым для малітвы». Як толькі яго не называлі: і гіганцкім кандыгаржым вырабам, і «будынкам з абложкай, мудрагеліста афарбаваным сонцам». Храм Васіля Блажэннага неаднаразова гарэў. Пачалося ўсё яшчэ падчас польска-шведскай інтэрвенцыі 1612 года, а ў час знаходжання французцаў у Маскве ў 1812-м напалеонаўскай салдаты наладзілі ў ім стайню. Адступаючы, Напалеон аддаў загад падарваць «мячэць» (так ён чамусьці назваў сабор), але гэты загад не паспелі выканаць. Другі раз Бог выратаваў сабор у 1930-я гады, ужо пры савецкай уладзе — тады ён таксама абляцэў толькі цудам. Яшчэ ў 1929 годзе храм быў зачынены, тады ж былі зняты званы — іх сталі зноў збіраць толькі ў 1990-м. Цяпер Храм Васіля Блажэннага — філіял Дзяржаўнага гістарычнага музея Расіі.

1906 год — нарадзіўся Іван Данілавіч Чарняхоўскі, савецкі военачальнік, двойчы Герой Савецкага Саюза (1943, 1944), генерал арміі (1944 г.). У гады Вялікай Айчыннай вайны камандаваў танкавай дывізіяй, танкавым корпусам, арміяй; камандуючы войскамі Заходняга, а затым 3-га Беларускага фронту (1944—1945). Войскі 3-га Беларускага фронту разам з 1-м Прыбалтыйскім фронтам ажыццявілі Віцебска-Аршанскую аперацыю (1944 г.), а з 1-м і 2-м Беларускамі фронтамі — Мінскую наступальную аперацыю (1944 г.), стварылі мінскі «кацёл», вызвалілі Віцебск, Оршу, Барысаў, Мінск, Вільнюс і іншыя населеныя пункты. Быў смяротна паранены ў ходзе Усходне-Пруускай аперацыі. Каля вёскі Рэдзкі Дубровенскага раёна на месцы каманднага пункта Чарняхоўскага ўстаноўлена мемарыяльная пліта, у вёсцы Сцешыцы Вілейскага раёна — яго бюст.

1950 год — нарадзіўся Васіль Аляксеевіч Купрыяненка, беларускі музык, кампазітар, збіральнік і выканаўца беларускага музычнага фальклору, заслужаны артыст Беларусі (1987). З 1974 года — канцэртмайстар, з 1978-га — музычны кіраўнік фальклорна-харэаграфічнага ансамбля «Харошкі». У 1984—2001-м з'яўляўся арганізатарам і мастацкім кіраўніком Беларускага дзяржаўнага ансамбля народнай музыкі «Святя». Аўтар апрацовак народнай музыкі, у тым ліку песень, а таксама арыгінальных песень на вершы Я. Чачота, Я. Купалы і іншых, многія з якіх увайшлі ў зборнік «Танцавальная музыка Беларусі. Танцы Усходняга Палесся».

Было сказана
Максім БАГДАНОВІЧ, пэст, перакладчык:
«Усё, што цяпер навіною завецца, праз час які старыноу мае быць».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Апошнім часам працэс стварэння іміджу гарадоў набірае ўсё большы абароты, — кажа дызайнер. — Раней я ніколі гэтым не займаўся, але вырашыў паспрабаваць свае сілы. Спраба аказалася ўдалай: за два з лішнім месяцы Зміцер распрацаваў сімвалы 30 беларускіх гарадоў, 16 з якіх прадставіў у дыпломнай рабоце. Камісія ацаніла праект у 10 балаў. Сам дызайнер прызнае, што выбар гарадоў для праекта быў выпадковым. Сярод іх і сталіца, і абласныя цэнтры, і зусім маленькія гарадкі. Зміцер распрацаваў нават сімвалы Вільні, Смаленска, Беластока — спрадвечных беларускіх гарадоў, а таксама старажытнай Літвы.

— У працы я абапіраўся ў першую чаргу на гісторыю і легенды гарадоў. Хацелася, каб гэта было цікава турысту. Я стараўся ўжываць у праекце этнічныя матывы, пластыку, — тлумачыць Зміцер.

СКЛАДАНАСЦІ «СТЫЛІСТЫЧНАЙ» ПРАБЛЕМЫ

Хлопец узгадвае, што асноўныя складанасці пры выкананні праекта былі звязаны з абмежаваннем у часе, а таксама з неабходнасцю прывесці ўсе гарады да аднаго стылю. — Кожны горад, як і чалавек, — непаўторны. І часам мне даводзілася адмаўляцца ад цікавых пластычных рашэнняў, каб прытрымлівацца агульнай стылізацыі. Цяпер я прыходжу да думкі, што гэта не апраўдана. Кожны горад трэба «падаваць» плаасобку, улічваючы ўсе адметнасці. Заходняга Беларусі не можа быць стылістычна падобнай да Усходняй. Апроч таго, дызайнеру цяжка было знайсці фон для кожнага горада. Спачатку Зміцер планаваў самастойна фатаграфіраваць гарады, але пасля першых спроб зразумео, што на адны раз'езды пойдзе ўвесь час, адведзены на працу. Таму давлялося шукаць выйсы ў інтэрнэце. Але адным гэтым праект не абмежаваўся. Акрамя лагатыпаў гарадоў, шрыфтоў і прыкладаў дызайнерскага выкарыстання распрацаваныя сімвалы, Зміцер стварыў канцэпт дадатку да мабільных прылад, пры дапамозе якога можна будзе лёгка арыентавацца ў Мінску. Гэты дадатак уключае ў сябе карту, маршруты гарадскога



«У працы я абапіраўся ў першую чаргу на гісторыю і легенды гарадоў. Хацелася, каб гэта было цікава турысту; я стараўся ўжываць у праекце этнічныя матывы, пластыку.»

транспарту, даведчаную інфармацыю аб славуцых мясцінах, музеях, кавярнях, гасцініцах, бальніцах, пасольствах, пунтах аховы правапарадку і іншых звесткі. У планах засталася яшчэ шмат дэталяў, ад якіх дызайнер адмовіўся, бо немагчыма ахапіць неахопнае.

У КОЖНАГА ГОРАДА — СВАЕ АДМЕТНАСЦІ

Выкарыстоўваюць агульныя для многіх асацыяцыі і пры гэтым не «скаціцца» да банальнасці — задача для дызайнера няпростая. Але, мяркуючы па водгуках у інтэрнэце, Зміцер з ёй справіўся. Забаўны мядзведзь, што танчыць, — сімвал Смаргоні (як напамін аб мядзведжай акадэміі Радзівілаў); абгрызенае бабром бервяно ў вывае Бабруйска; узор слудкага пояса — стылізаваны лагатып на фоне відаў гарадоў аказаліся блізкамі і зразумелымі для публікі. Вядома, не абыйшлося і без крытыкі. Але сярод некаторых заўваг аўтар знайшоў вельмі слушныя і пастараўся ўнесці іх у праект. — Адзін з карыстальнікаў напісаў, што ў Менска быў вядзены млын, а не вятрак. Я гэта ведаў, але на стылізацыю вядзены млын ніяк не клаўся,

дой. Па-другое, адзёне Дзевы Марыі на гербе сіняе. Але цяпер я разумею, што не хапае якога-небудзь кантрастнага цёмнага колеру. На «свежае вока» праект яшчэ тэхнічна «не жыць».

БРЭНД — ГЭТА НЕ ТОЛЬКІ МОДНЫЯ ПРЫЁМЫ...

Распрацаваны брэнд Мінска Зміцер называе «дрэнным прыкладам брэндывігу». — Назіраючы за развіццём сучаснага працэсу стварэння іміджу гарадоў, можна вылучыць некаторыя «модныя» прыёмы. Адзін з іх — гэта калі лагатып будзе на сучасных формах — трохкутнік, палосы. У брэндзе Мінска прысутнічаюць тыя самыя модныя шаблоны, усё прыгожа «кладзецца». Але такі брэнд можна і адзеся надаць, ён бы нават больш ёй падыйшоў.

Па словах Змітра, на міжнародным фестывалі тэрытарыяльнага маркетынгу і брэндывігу OPEN, які нядаўна праходзіў у Мінску, праект кампаніі INSTID нават не паказалі цалкам. Але, нягледзячы на ​​негатыўныя водгукі, і далей вырашыў працаваць з ім. Зміцер мяркуе, што «ўся праблема ў тым, што грошы за брэнд ужо заплацілі, і гэтую «карову», хутчэй за ўсё, будучы «даць» да канца». У сувязі з гэтым маляды дызайнер выказвае шкадаванне, што ў сферы брэндывігу ў нас мала прыслухоўваюцца да нашых спецыялістаў.

— Напрыклад, цяпер збіраюцца ствараць брэнд Гродна. Далі слоган: «Гродна — горад музеяў». Вакол яго таксама разгарэліся спрэчкі. І хутчэй за ўсё, для стварэння брэнда гэтага абласнога цэнтру таксама прыцягнуць замежных спецыялістаў, хадя ў нас ёсць свае дызайнеры з добрымі ідэямі.

Зміцер Краўчанка перакананы, што адзіны сродак прыцягнення інвестыцыі ў Беларусь — гэта турызм і развіццё новых тэхналогій. І без брэндывігу тут не абыйсця. — Гэта як рэклама, і яна павінна мець нейкі санс і мэту, — мяркуе Зміцер.

Дызайнер упэўнены, што ў Беларусі ёсць усе падставы для развіцця брэндывігу. Бо калі праект добры (а такія сапраўды ёсць), ён сам праб'е сабе дарогу. Трэба толькі своечасова яго падтрымаць.

Дзіяна СЕРАДЗЮК.



Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Тайныя праблемы стануць відавочнымі, а значыць, іх трэба будзе вырашаць. Тым самым вы пазбавіце сябе ад сур'ёзных цяжкасцяў на будучыню. Давядзецца папрацаваць фізічна, ці, горш за тое, — на асноўнай працы здарыцца аўрал. Можца сутыкнуцца з наступствам мінулых памылак. Але не варта адчайвацца, бо вы абавязкова знойдзеце эфектыўнае выйсце з сітуацыі.

ЦЯЛЕЦ. Вас будзе акружаць мітусня як на працы, так і дома. Паспрабуйце завяршыць вызначаны мінімум, бо развіццё бурноў дзейнасці адначасова ў некалькіх кірунках вы цяпер не здольныя. Пажадана разлічваць час з запасам, каб не раздражняць неакольных бюсконцымі спазненнямі. Не адмаўляйцеся ад неабходнай дапамогі сяброў.

БЛІЗНЯТЫ. Час грунтоўна падрыхтавацца да адпачынку, скончыць старыя справы, падвесці вынікі і сістэматызаваць новыя вынікі. Будзеце поўнымі сілы і энергія. Вакол усё таксама будзе віраваць. У сераду стройныя і паслядоўныя планы могуць быць парушаны, але ў чацвер усё зменіцца да лепшага. Яго

можна будзе назваць днём здзяйснення жаданняў.

РАК. Спатрэбяцца ўнутраны спакой і ўраўнаважанасць. Паветраванія замкі будучы нетырвалыя — іх лепш пакінуць да таго, як яны пачнуць разбурацца. Думкі павінны быць лагічнымі. Базлігісна распраўляйцеся з хаосам у вядзенні дзелавых папер, не забывайцеся пра важныя даручэнні.

ЛЕУ. Не варта загадзя перажываць з нагоды падзей, якія набліжаюцца. Будзьце уважлівыя і клапатлівыя ў дачыненні да каханага чалавека, бо яму не хапае вашага душэўнага цяпла. Пажадана старанна расліскаць планы на тыдзень, інакш ён атрымаецца некалькі хаатычным.

ДЗЕВА. Адпачніце ж, нарашце, ад працы — яна нікуды не дзенецца. Настае ліпень — вяршыня лета, несучы з сабой непаўторны настрой, з якім не варта змагацца. Лепш накіруйце свае сілы на тое, каб спланаваць адпачынак і прынесці радасць сабе, родным і блізкім. Гэты адпачынак лепш правесці з сям'ёй.

ШАЛІ. З'явіцца бліскучы шанец справіцца з тактычнымі задачамі.

Не варта весці шчырых размоваў з малазнаёмымі людзьмі. Ды і наогул не трэба занадта шмат гаварыць, а тым больш крычаць. Пажадана сачыць за сваімі словамі. Ёсць шанец паспяхова пазбавіцца ад выразаў, якія абцяжараюць перакананасць вашых прамоў.

СКАРПІЁН. Сьюшоўшы ў адпачынак на пачатку тыдня, вы, верагодна, пазбегнеце непрыемнасцяў на працы. Але калі працягнеце працу, то чакайце не заўсёды прыемных нечаканасцяў. Неабходна праявіць зацікаўленасць, інакш дзелавыя партнёры могуць скарыстацца вашай эмацыянальнасцю і справакаваць канфліктную сітуацыю. Гадоўная задача — не нервавацца з нагоды бюскончых хатніх спраў і не ўскладняць адносіны з бацькамі. Дзеці зольныя больш цешыць, чым хваляваць.

СТРАЛЕЦ. Будзьце аб'ектыўнымі ў адзнаках уласных магчымасцяў. Планаваць належыць толькі тое, што цяпер па сілах. Паспрабуйце выдаваць як мага менш інфармацыі пра сябе станронні. У дачыненні да дзелавых партнёраў паводзьце сябе больш стрымана, слухайце навакольных уважліва, не пралускайце цікавых заўваг. Дома і ў сям'і вас чакае спакой і дабрабыт.

КАЗЯРОГ. Спрыяльмы час для пазыўных змен у жыцці. Адкіньце прэч няўпэўненасць і сумненні і пачынайце адстойваць свае правы на ўсіх жыццёва важных кірунках. На пачатку тыдня таемныя праблемы стануць відавочнымі, што можа спрыяць іх тэрміноваму вырашэнню. У другой яго палове сутыкнецца з наступствам сваіх мінулых памылак. Але не варта адчайвацца.

ВАДАЛЕЙ. Неабходна быць уважлівым і асцярожным. Можна паўстаць сітуацыя, калі давядзецца нанова авалодаць нейкімі навучкамі. Не ўявляйцеся нават у самыя бюскрыўдныя авантуры. Паказна вынаходніцкая дзейнасць, магчыма з'яўленне новых ідэй. Найбольш спрыяльны дні — чацвер і пятніца, неспрыяльны — аўторак.

РЫБЫ. Станоўчыя вынікі працы прымуць працаваць з новымі тэмамі. Прафесійная дзейнасць запатрабуе пільнай увагі і дадатковага часу, які давядзецца запавычыць у асабістага жыцця. Магчымыя знаёмствы з новымі людзьмі і аднаўленне сувязяў з кімсьці са старых знаёмых.

Факт 10 ЛІТРАЎ СПІРТУ НА АДНАГО МІНЧАНІНА

У пераразліку на чысты спірт узровень спажывання алкаголю на душу насельніцтва ў Мінску ў 2012 годзе склаў амаль 10 літраў, паведаміў журналістам галоўны ўрач гарадскога наркалагічнага дыспансера, галоўны пазаштатны наркалаг Камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама Сяргей Малочка. Цяпер у гарадской наркалагічнай службе на ўліку стаяць 46 877 чалавек, з іх 4596 — непаўналетнія. У выгледзе моцных спіртных напояў у краіне ўжываецца каля 70% алкаголю.

«Мінск-Навіны»

Организация КУПИТ, СНИМЕТ В АРЕНДУ

СКЛАДСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОРГАНИЗАЦИЮ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Площадь от 700-1500 кв.м. в г.Бресте, г.Могилеве, г.Гродно, г.Гомеле, г.Витебске, г.Минске (Минский р-н).

Желательно наличие всех коммуникаций.


Тел.: 8 (044) 7888 503

СЁННЯ

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	4.41	21.45	17.04
Віцебск	4.22	21.43	17.21
Магілёў	4.31	21.35	17.04
Гомель	4.37	21.22	16.45
Гродна	4.58	21.59	17.01
Брэст	5.08	21.50	16.42



ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Заўтра кіну курчы, у панядзелак пачну бегаць раніцай, праз тыдзень запысу ў трэнажорную залу. А пра што думаеш перад сном ты?

Зяць — цешчы:
— Мама, а вы не купіце мне цыгарэты? Даю пяцьдзесят тысяч, рэшта ваша.
Цешча пайшла. Пазней зноў зяць кіла.
— Мама, а вы не купіце мне піва? Сто тысяч даю, здача зноў ваша.
Цешча — бягом у краму. Раздаецца тэлефонны званок — жонка:
— Мілы, ты маме пенсію аддаў?
Муж:
— Адааю пакрысе...

Кожны мужчына павінен ведаць дзве фразы: «Дай паесці» і «Дай паесці спакойна».



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н.КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), В.КЛОЧНИК (намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, Л.ЛАХМАНЕНКА, С.ПРОТАС (першы намеснік дырэктара-галоўнага рэдактара), Н.РАСКОЛЬКА, С.РАСКОЛЬКА, Л.СВІДРЫЦКАЯ, А.СЛАНЦЕЎСКАЯ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЯШУК, Л.ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмны — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыя: пісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычная — 287 19 68, скартарыята — 292 05 82, адрэдакцыя за вылучэнне дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самарванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31; бухгалтары: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; **ПРЫЁМ РЭКЛАМЫ** тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.minsk.by, e-mail: reklama@zviazda.minsk.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца суадносна з меркаваннямі рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрэдаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прапрыетарстве «Выдавельца «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год.

Тыраж 24.022. Індэкс 63850. Зак. № 2742.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **Нумар падпісаны ў 19.30**
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **28 чэрвеня 2013 года.**